



# Беларускія Ведамасьці

НЬЮ-ЁРК – ВАРШАВА, студзень-сакавік 2009 г.



(Фота Касік)

*Раздущым гадзіну!*

## РЫХТУЕМСЯ ДА РАЗВІЦЬЦЯ ПАДЗЕЯЎ

*(Выступ на сакавіцкім Сойме Кансэрваторы-Хрысьціянскай  
Партыі – БНФ і Беларускага Народнага Фронту „Адраджэніне”)*

...Падзеі ў Беларусі (і ў цэлым у сьвеце) усё больш разъвіваюца па сцэнары крызісу, які істотна ўпłyвае на палітычныя паводзіны. Чакаецца, што абвастрэнне можа пачацца ўжо ў канцы красавіка гэтага года. Сытуацыя абумоўлена перш за ўсё ўнутранай антыбеларускай палітыкай рэжыму. Крызіс абвастрыў гэтую сытуацыю, і грамадзтва ўжо начало пажынаць горкія вынікі эканамічнага і палітычнага лукашызму.

Напярэдадні магчымых зрухаў у грамадзтве ўсім нам, сябрам Народнага Фронту і ўсяго нашага нацыянальна-дэмакратычнага руху, неабходна яшчэ раз нагадаць сабе аб пазыцыі, прынцыпах і сэнсе наших паводзінаў у зменных абставінах.

У ацэнцы міжнародных адносінаў да антыбеларускага рэжыму мы адстойвалі неабходнасць міжнароднай крытыкі дыктатуры, дачыненняў з рэжымам на позных умовах (з магчымасцю санкцыяў пры невыкананні ўмоваў) і правядзенне палітыкі салідарнасці з беларускім апазыцыйным нацыянальна-дэмакратычным рухам. Мы выступалі супраць ізоляцыі рэжыму, паколькі (як пачвердзіла сусветная практика) ізоляцыя ўмацоўвае дыктатуру і нішчыць, аслабляе народ.

Рэальнасць, аднак, прадэмантравала зусім іншую карціну эўрапалітыкі ў дачыненіі да Беларусі. Усе азначаныя вышэй прынцыпы былі скамечаныя. Эўропа, зыходзячы з традыцыі падвойных стандартоў, пачала балансаваць сваю палітыку ў Беларусі разам з Расеяй, арганізоўваць сумесна з КГБ зынішчэньне нацыянальна-вызвольнай апазыцыі (БНФ) і ствараць тут сваё апазыцыйнае лобі. Эўропа баіцца нацыянальнай дэмакратычнай сілы (з якой трэба лічыцца) і хацела б мець тут сваю апазыцыйную марыянэтку без выразнага нацыянальнага аблічча. Ім, разам з КГБ, удалося раскалоць

БНФ і стварыць тут сваю апазыцью, пагрунтованую на ліберальних ідэях касмапалітычнай дэмакратыі і зынешніх рэсурсах. Натуральна, што падстаўная апазыцыя аказалася маргінальнай, нацыянальна безідзейнай і поўнасьцю палітычна бясъельнай. Вынік яе палітычнае дзеянісці, калі браць агулам, – ня тое, што нуль, а хутчэй мінус.

Эўропа, відаць, не зразумела, што яна сама зьяўляецца прычынай мінусовага выніку свайго штучнага стварэння. Аднак, да 2008 года яна ўжо ўбачыла поўны тупік сваёй палітыкі вялай ізаляцыі Беларусі і стаўкі на падстаўную апазыцыю.

Невядома да якой ступені маразму датрываала б гэтае становішча, калі б не вясенняя агрэсія і напад Рәсей на Грузію. То, аб чым мы ўсе гэтыя 14 гадоў даводзілі эўрапейскім палітыкам (аб агрэсіўнай сутнасці рассейскага імперыялізму) раптам дайшло, напалохала, вымусіла прымасцаў рашэнні. Эўропа перастала гуляць са сваёй апазыцыйнай падстаўкай і пачала наўпраст дамаўляцца з антыбеларускім рэжымам. Дачыненьні перайшлі ў геапалітычную сферу. Эўразіяз нарэшце зразумеў, што захоп Беларусі Рәсей (якому ён спрыяў пад выглядам „пашырэння дэмакратыі“) не прынясе яму ніякай транзітнай, палітычнай, эканамічнай і іншай выгады, акрамя пагрозы і небяспекі.

Стварылася новая палітычная ситуацыя (на мой погляд, часовага кшталту), якая ў адных спарадзіла іллюзіі надзеі, у іншых канчатковая заблытала ўсё ў галаве.

Падстаўная апазыцыя, якая раптам апынулася на ўзбочы брусяльскіх інтарэсаў, падзялілася, шукае сваю ролю ў чужой палітыцы. Адны цалкам падтрымліваюць усе эўрапейскія дзеянні і ініцыятывы і лічачь, што „ім“ (гэта значыць, „апазыцыі“) трэба супрацоўніцаць з Эўразіязам і з рэжымам Лукашэнкі, каб дапамагаць антыбеларускаму рэжыму сікіравацца і ўвайсці ў Эўропу. Гэта, маўляў, трэба рабіць дзеля таго, каб запабегчы агрэсіі Рәсей і гарантаваць захаваныне незалежнасці Беларусі. Іншыя лічачь, што асноўнае ёсьць каштоўнасць прынцыпіў (правы чалавека, свабода друку і г.д.) і імі нельга паступацца дзеля незалежнасці і геапалітычных задачаў. Супрацоўніцаць з рэжымам Лукашэнкі Эўропа павінна, на іх думку, ставячы ўмовы захаваныне дэмакратычных каштоўнасцяў. Пытаньня, што рабіць, калі Лукашэнка ня стане тримацца названых каштоўнасцяў (а ён ня стане) – гэтае пытаньне не задаецца (адпаведна, няма і адказу). Затое першыя „апазыцыяністы“ адказ на яго маюць – супрацоўніцаць нягледзячы ні на што – „лепш Лукашэнка, чым Пуцін“.

І першы і другі падыход не зьяўляюцца ні змагарнымі, ні апазыцыйнымі. Гэта тыповая платформа калабараціі. Калабарацыя з антыбеларускім рэжымам у справе незалежнасці і свабоды – рэч абсалютна беспрэцэтыўная і абсурдная. Плюсы тут часовыя, іллюзорныя і мізэрныя, мінусы пастаянныя, велізарныя і сымядзючыя.

Новая палітыка Эўразіязу адносна рэжыму на Беларусі – гэта ёсьць ягоная палітыка і праводзіць ён яе ў сваіх інтарэсах, мэтадамі, якія лічыць патрэбнымі. Нам такая палітыка, якая ўключаете Беларусь у сферу эўрапейскіх дачыненняў, – зручная, але, паўтараю, гэта ёсьць палітыка Эўразіязу, якую ён будзе праводзіць, не лічачыся з нашымі нацыянальнымі інтарэсамі.

Трэба мець на ўвазе, што ў істоце рэчы нічога не перамянілася, акрамя тэксты. Сацыялістычнае кіраўніцтва эўраструктурою і цяпер едзе ў Менск праз Москву. Гэтак ехаў да Лукашэнкі Саліна, гэтак ехаў Тэры Дэйвіс (выйшаў з левага крыла лейбарыстаў, фактычна камуністаў, што былі на ўтрыманні КПСС). Вядома, што ён там, у Москве, нагаварыў, сказаў, што расейская дэмакратыя на 20 гадоў апіярэдзіла беларускую. Маразм і падвойны стандарт неад'емнія атрыбыту гэтай ружовой эўрапалітыкі. Можна прадбачыць, чым яна скончыцца ў адносінах да Лукашэнкі (я пра гэта ўжо пісаў).

Нашая пазыцыя нацыянальна-дэмакратычных сілаў Беларусі і нашай народнай партыі (КХП-БНФ) вызначана даўно: змаганыне з антыбеларускім рэжымам і яго антынароднай палітыкай. Мы не павінны перашкаджаць дачыненням Эўразіязу з антыбеларускім рэжымам, улічваючы абставіны, якія нам выгадныя. Але нельга дапускаць, каб пры гэтым гандлявалі нашымі каштоўнасцямі, незалежнасцю і свабодай.

У рэчышчы наших асьветніцкіх і палітычных задачаў мы, – фронтавуцы, – павінны і надалей (асабліва ў гэты час) рыхтаваць глебу для шырокага грамадзкага змагання. Наша палітыка робіцца тут на Беларусі і тут вырашаеца наш народны лёс.

Якраз менавіта тут, а не ў ацэнках дачыненняў рэжыма з Эўропай узникне пытаньне прынцыповай важнасці, якое высьвяляе пазыцыі. Калабаранты ўсіх масыцяў з падстаўной апазыцыяй і са структураў улады кажуць у адно: нельга, маўляў, няхораша, нядобра, выкарыстоўваць крызіс у барацьбе супраць улады. Трэба, маўляў, дапамагаць рэжыму выйсці з крызісу, думаць пра інтарэсы ўсяго грамадзтва, нацыі і дзяржавы, а ня жыць па прынцыпу „чым горш, тым лепш“.

Такая ахойніцкая пазыцыя наскроў фальшивая і вядомая ня толькі з часу распаду СССР. Гэта ахойніцкая класіка ўсялякай дыктатуры, абсалютызму і прыгнятальніцкага рэжыму. Каб уратаваць скuru, ставілі грамадзтва ў выключнае становішча, якое абавязвала да супольных дзеянняў на глебе нацыянальных інтарэсаў. Тут і „маленькая пераможная вайна“ і „вайна народная“, і „Дойчлянд уйбэр аллес“ і нават „трацкісцкія сабакі“ і „жыда-масоны“. А тут крызіс здарыўся. „Усе на барацьбу з крызісам (які, маўляў, прышоў з Захаду), уратуем Беларусь, – выступаюць ахойнікі і калабаранты, – дапаможам ураду!“

Скажу адразу, нічога з гэтага ня выйдзе ў Беларусі (акрамя ганьбы крүнам). Усе дыктатуры, якія існавалі і існуюць, вырасталі на нацыянальной (альбо імпэрскай) аснове, таму ашукаваць народ і ратаваць сваю ўладу на абароне быццам бы нацыянальных інтарэсаў дыктатарам, як правіла, удавалася. У Беларусі ж не нацыянальны, а антынацыянальны антыбеларускі рэжым, які адкрыта праводзіць антыбеларускую палітыку. Гэта прамаскоўскі рэжым, які ўтварыўся шляхам унутранай акупациі беларускай улады прамаскоўскімі сіламі. Калі хто яшчэ за амаль 15 гадоў рэжыму гэтага не зразумеў, то цяпер, калі жыцьцё прымусіць думаць, – уціміць хутка.

Пра якія там „нацыянальныя інтарэсы“ гэтая антынацыянальная ўлада будзе яшчэ казаць беларусам?! Чатырнаццаць гадоў яна плявала на беларускія інтарэсы. Гэты рэжым сваёй кансервацыйнай саветчыны, шашнямі з Москвой і душэннем усяго жывога давёў наш народ да такога стану, што ён не можа ўжо справіцца з бядой. Якую камарыльлю ён павінен яшчэ ратаваць?! Людзей трэба перастаць палохаваць і душыць падаткамі, кантрактамі, кагбістамі, кантралёрамі, судамі, амонамі, дэвальвацыяй, інтэграцыяй, стабілізацыяй, трасцай з хваробай. Людзям трэба вольна дыхаць, вольна працуваць і мець сваё. Пакуль існует гэты рэжым і ягоны начальнік, ня будзе ні павагі, ні волі, ні свайго. Заганяюць вунь ужо людзей у пятлю і хоць бы што, памаўківаюць, фэльетончыкі папісваюць. Усялякі антынародны рэжым, дарчы, існует толькі таму, што зь ім супрацоўнічае эліта, тэхнократыя, інтэлігенцыя („слушай бацьку“). Ня толькі на „амоне“ – на „изотовічах“ трymаеца рэжым.

Хто там ладзіў „мобы-шмобы“ і прасіў пераменаў? Вось яны йдуць перамены – крызіс. Перамены, аднак, можа ажыццяўіць толькі народная сіла. Гэта тая частка народа, якая працуе, кіруе вытворчасцю, на чых плячах трymаеца ўлада. Гэта людзі, якія ствараюць ідэі і дабрабыт нацыі. Канкрэтныя дзеянні і мэты будуть неўзабаве надрукаваныя ў дакументах нашага руху і партыі.

Задача эліты, інтэлігенцыі не зьберагаць збанкрутаваны рэжым, не дапамагаць яму уратавацца, выходзіць з крызісу, каб потым ён загнай усіх у труну, а ліквідаваць яго як першапрычыну асабліва цяжкага крызісу на Беларусі. Шанц трэба скарыстаць, дапамагчы людзям усъядоміць рэальны шлях свабоды і пераменаў. Лукашэнка – гэта пэрманэнтная пагроза незалежнасці Беларусі. Незалежнасць, дзяржава і нацыя ня ёсьць для яго каштоўнасці, а толькі тавар, які можна гандляваць у інтарэсах. Колькі гадоў зыневажаныя і духоўнага рабства трэба выцерпець, каб гэта нарэшце ўбачыць?

Але надыходзіць час, калі дарогу змогуць убачыць усе (калі захочуць). Гэты час настаем незадўажна і хутка. Будзьма ж гатовыя яго спаткаць.

**Зянон Пазняк**

15 сакавіка 2009 г.

# ЛУКАШЕНКА ПАВІНЕН ЗЫЙСЫЦІ!

(Ліст сябрам Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі – БНФ.  
9 студзеня 2009 г.)

Гэты мой кароткі ліст будзе ацэначным, бо спадзяюся, што апошнія падзеі на Беларусі і ў сьвеце Вам добра вядомыя і пазнавальныя, не вымагаюць доўгага аналізу, бо зьяўляюца працягам таго, што існавала і было вядома раней. Наша пазыцыя тут вызначана. Падкрэслю, аднак, істотны нашыя ацэнкі па трох тэмах, якія клаопоціць грамадзтва, – гэта **фінансава-еканамічны крызіс, дэвальвацыя і нішчэнне прадпрымальніцтва**.

\* \* \*

Крызіс на Беларусі ёсьць, ён развязваецца і дзень у дзень пагаршае становішча краіны і людзей. Гэта адчувае кожны беларус.

Хто вінаваты ў крызісе? Хто яго выклікаў на Беларусі?

Фінансава-еканамічны крызіс на Беларусі выклікаў рэжым улады (які тут кіруе) і ягоная палітыка, якую ён праводзіць у нашай краіне. Асабістую адказнасць за яго вынікі нясе нелегітимны кіраўнік усёй улады на Беларусі Аляксандар Лукашэнка. Такая ёсьць праўда. І ніякія спасылкі на сусъветны фінансавы крызіс, на Расею, на нафту ды газ не дапамогуць і не апраўдаюць яго.

Зъявіліся цяжкасці і ў іншых краінах, але на простых людзях (ня ўлучаных у бізнес) крызіс мала адчуваецца (ЗША), а ў Польшчы і Летуве практычна не адчуваецца. Гэта таму, што эканомікі дэмакратычных краінаў здольныя вытрымліваць хваробу крызісаў, а ўрады гэтых краінаў праводзяць нацыянальную і адэвкатную палітыку.

Крызіс узьнік на Захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Pacei. На Беларусі ён падрыхтаваны рэжымам Лукашэнкі і вынікае з яго антынацыянальнай і эканамічнай неадэвкатнай палітыкі. Сутнасць яе – поўны кантроль групы улады над эканомікай, эканамічнай дзейнасцю і ўласнасцю. Беларус на Беларусі ня стаў па-сапраўднаму ні вольным уласнікам, ні вытворцам. Ён зрабіўся чалавекам (чым бы ні займалася), цалкам залежным ад хунты, якая кіруе, і ад яе так званых „ворганau”.

Другое злачынства рэжыму – амаль цалкавітая прывязка беларускага гандлю, энергетыкі і эканомікі да эканамічна і палітычна хворай вялікадзяржавай Pacei. Гэта зроблена штучна і насуперак нацыянальным інтэрэсам. Трэцяе і галоўнае злачынства – вынішчэнне беларускай культуры, мовы, школы, літаратуры, здушэнне посьбітаў нацыянальнага духу і параліч нацыянальнага жыцця.


Рэжым зманіпуляваў і загнаў людзей у спутанае грамадзтва закладнікаў ягонай палітыкі, памылак, фобіяў і капрызаў, зь неразвітымі дачыненнямі ўласнасці, зь бедным і несфармаваным унутраным рынкам, зь несвабоднымі вытворцамі. Гэта збочаная сістэма, якая няздолжная самаразвязвіваша і нават адэвкатна рэагаваць на ўдары эканамічнага крызісу, які (у значайнай ступені) сама ж і спарадзіла.

Фінансавы крызіс пачаўся летам 2008 года ў ЗША. Але характэрна, што з канца жніўня пачынае няўхільна падвышаша курс даляра адносна ўсіх эўрапейскіх валют. За пару месяцаў рост быў больш чым на 30 адсоткаў. Людзі, якія працуаць у дзяржаўнай фінансавай сферы, павінны выдатна ведаць, што азначаюць цыклічныя рэгулярныя паніжэнні і павышэнні курсу даляра, хто і чаму гэта робіць (усе чулі выступ Грынспіна ў Кангрэсе ЗША ў каstryчніку мінулага года). Уладная сістэма рэжыму (пры ўмове, калі б думалі пра дзяржаву) ужо ў гэты час павінна б правесыці дэвальвацыю. Аднак дэвальвацыі не рабілі. Затое ўвесе час, як даляр рэзка ўшоў у гару, на Беларусі трымалі яго стабільнай ніzkou цену і прыгаворвалі „стабільнасць, стабільнасць”. Той, хто ведаў сэнс гэтай „стабільнасці”, скупляў даляры. Але хто ведаў?

„Можа нехта і скарыстаў – кажа асьцярожны С. Багданкевіч, – але вельмі вузкае кола ведала, што рыхтуеца дэвальвацыя”. (Радыё „Свабода”, 7 студзеня). Тады чаму гэтае „вузкае кола” трymала ўсё да Новага году і съведама „прафукала” амаль палову залатога запасу краіны? Што іх стрымлівалі?

Рытарычна пытаныне. Народ адчувае ашуканцтва і абураеца правільна. Хоць кабінэтныя „спэцы” і абзываюць яго цяпер: „...неймаверна нізкі ўзровень эканамічнай пісьменнасці насельніцтва”. Але таму яго ў ашукали, што „нізкі”. І, „спэцы” маўчалі.

Ратаўаць рэжым першым якраз і кінуўся гэтыя „спэцы”. Выход са становішча (глыбокадумна кажа адзін „экспэрт”) – гэта пераход на рускі рубель. Паратунак, маўляў, у Pacei (Л. Заіка). Але ведаем мы такіх „экспэртаў”.



Арыштантская цэля ў Бернардынскіх мурас.

Іншы спэцыяліст-еканаміст выступіў з цэлай папулярнай праграмай. „Заклікаю калегаў да прафэсійнага падыходу і адказнасці”, – кажа эканаміст, – і „самае галоўнае” – „апазыцыя мусіць зъмяніцца”, „узгадаць, чаго яна пасварылася з Лукашэнкам і ... адмовіцца ад катэгарычнага непрыманыня ўсяго, што можа рабіць улада”. І далей: „... пачаць думаць пра інтэрэсы краіны съпярша, а пра палітычныя расклады потым”. (В. Сіліцкі)

Класіка канфармізму, дэмагогіі і калабарацыі.

Як гэта ўсё знаёма! Якое гэта ўсё старое! „Не раскачивайте лодку! Пондумайце о стране!” – лімантавала рэфрынам супраць нас камуністычнае намэнклatura ў Вярхоўным Савеце, калі мы, дэпутаты Апазыцыі БНФ, выкрайвалі іхнью віну ў штучным стварэнні інфляцыі ў пачатку 90-х гадоў, калі раскрывалі іхнє рабаўніцтва народа, нажыванье на людзкой бядзе, зынішчэнне ашчадных укладаў насельніцтва, гробленыне эканомікі і ба-гаццяціյу краіны. Тады яны пачыналі прыкрывацца „страной”, заклікалі не гайдаць лодку, у якой нібыта разам плывём. Гэта казалі людзі, якіх злавілі за руку, якія на дух не пераварвалі нічога беларускага, якім напляваць было на гэту „страну”, на народ, на Беларусь і беларускую незалежнасць.

„Мы патопім вашую дзіравую лодку (камуністычную ўладу, значыць) разам з вами”, – казалі мы ім. І патапілі. Шкада толькі, што ўсё ж не разам

(фота Ю. Даранкевіч)

зь імі, бо ўтопленнікі ўсплылі і да гэтага часу съмядзяць на Беларусі, рэпрадукуюць нават „спэцоў”.

Каб выйсьці з крызісу зь меншымі стратамі, каб запабегчы авбалу і не дапусыць рассейскага шантажу, ёсьць толькі адзін надзеіны і пэўны рэцэпт: **ліквідація рэжыму, які гэты крызіс зрабіў, выгнаць яго збанкрутованага начальніка і ініцыятара – А. Лукашэнку**. Усе астатнія варыянты пры захаванні антыбеларускага рэжыму – гіблыя і правальныя, якія прывядуць да кепскіх вынікаў.

Усе заклікі да супрацоўніцтва з антынародным рэжымам у гэтай сітуацыі пад выглядам ратавання краіны (якую рэжым гробіць) ёсьць **паводзіны амаральныя і проста мярготныя**. Гульні рэжыму з дэвалвацыяй – яшчэ толькі кветачкі, ягадкі потым. Беларусам трэба не абураца ў паветра, а скрыстацца крызісам, каб пагнаць праразейскую хунту зь беларускай улады.

„**Лукашэнка, преч!**” І калі яны яшчэ раз успомняць пра „лодку”, якая ўжо 14 гадоў усім мазоліць вочы, то расхістаць яе трэба разам зь імі так, каб адразу пайшла на дно, стабільна і незваротна. Антынародны рэжым павінен быць ліквідаваны. Лукашэнка мусіць зыйсьці.

Цяпер для некаторых гэта падаеща нязбытальным – перасталі верыць у свае сілы. Але жыцьцё не стаіць на месцы. Будзе яшчэ й уздым, і зьявяца сапраўдныя змагары, і тады, як у песні: „Мы знаем, што рэба рабіць!”

\* \* \*

Пасылья верасьнёўскіх выбараў у мінулым годзе і правальных паводзінаў на іх вікаўскай апазыцыі стала зразумела, што цяпер ёй будзе, нарэшце, канец. Так яно і адбываецца. Падстаўная „апазыцыя” самаліквідуеца дакладна па маскоўска-лубянскім сцэнарам. „Апазыцыянеры” з АГП (Я. Раманчук і А. Вардамацкі) ужо залічаны на працу ў адну дачасную міжведамасную ўрадавую группу. І гэта пасылья таго, калі „дэмакраты” (АДС) напісалі Лукашэнку камэдыянцкую прапанову ліквідація урад, замест яго стварыць антыкрызісную структуру ў Адміністрацыі і прызначыць аднаго з іх (Раманчука) кіраўніком гэтай структуры.

Лукашэнка ўраду, зразумела, не ліквідаваў, дык яны папрасіліся ў рабочую группу гэтага ўраду. Там зжаліліся і двох прынялі. „Мы готовы взять на себя часть ответственности за происходящее в стране”, – тлумачыць гэтае камэдыянцтва А. Лябедзька. („Нар. Воля”, – 2008, 30 сінэжня). Унікумы, палітычныя Папандопулы. Эўра-гроши скончыліся, субсіды пад пытаньнем, дык просяцца назад, у рэжым, а Лукашэнка іх не бэрэ. Ні сораму, ні гонару, ні сумлення (няма й не было). На гэтым іхня гульня ў „апазыцыю” скончылася. Фініш. Апазыцыя ня можа супрацоўнічаць з выкананічымі структурамі рэжымнай улады, якой яна супроцьставіцца. Тады гэта ўжо не апазыцыя, і нават не калабарацыя, а проста – рэжым. Усё вяртается на дарогі свае. Шкада толькі, што згадзілі слова „апазыцыя”.

\* \* \*

Адным з дзеяньняў рэжыму па падрыхтоўцы дарогі для крызісу зьяўляецца яго імкненне зьнішчыць беларуское прадпрымальніцтва як эканамічную зяяву і як сацыяльную групу людзей. Прычыны тут дзве. Першая і галоўная – ня даць сфармавацца беларускаму сярэдняму класу, ня даць магчымасці беларусам эканамічна ўкараницца ў сістэме грамадзтва ды маёмна ўнезалежніцца. І другая прычына тыпова мафійная – пазбаўленне ад канкурэнцыі для сеткі вялікіх магазінаў, дзе (як правіла) стрыгучы даходы людзі рэжыму (і дзе цэны большыя, чым у шаптіках і на рынках). Зынішчэнне дробнага прадпрымальніцтва – гэта антынацыянальная палітыка і манапольная дзеянасць, дакладней, разбой прац структуры ўлады. Недалёкі той час, калі Лукашэнка, калі я пасынку руку апошнім прадпрымальнікі. (!)

Пратэсты прадпрымальнікаў на фоне гэтых цынічных заяў і гэтай вынішчальнай палітыкі выглядаюць жаласнай зъявай, асабліва іхня воклічы, што яны адмяжоўваюцца ад палітыкі і вераць толькі презыдэнту. Гэтая „вера” ў нішчыцеля прывяла да ганебнага ашуканцтва, калі рэжым абвёў дарослыя людзей вакол пальца, нібы падлеткаў. На жаль, на сёньняшні дзень гэтая праслойка людзей няздолная ні абараніць сябе, ні зразумець, што адбываецца. Крызіс і дэвалвацыя давершаць яе зынішчэнне. Шкада. Аказваецца, што перш, чым шукаць гандаль і выгаду ды гроши ў кішэні,

трэба знайсці Беларусь у сэры і разуменне яе ў галаве, бо прадпрымальніцтва ёсьць агульная справа і нацыянальная палітыка.

Мяркую, аднак, што сябрам нашай Партыі Фронту на трэба ўсё ж выключаць гэтых людзей са сфэры ўплыву нашай праграмы асьветніцтва, хача іллюзія мець таксама на трэба. У рашаючых падзеях, якія настануць, вызначальную ролю адыграюць іншыя групы і іншыя людзі.

Беларусам трэба, нарэшце, узьнімаць галаву, гуртавацца і рыхтавацца да рашучай барацьбы з рэжымам. Тут зазначу, што канкрэтныя пляны, захады і мэтады барацьбы вызначаюцца ў партыях і організацыях і не заўсёды (асабліва пры цяперашнім стане) агучваюцца ў лістах і артыкулах. Але калі ёсьць разуменне, готовасць і дух змагання, – змагар знойдзе сваё мейсцаў дарогу да мэты.

Лукашэнка мусіць зыйсьці!

**Зянон ПАЗНЯК**

9 студзеня 2009 г.

## НАРОДНЫ ВЫХАД З КРЫЗІСУ – ЛІКВІДАЦЫЯ РЭЖЫМУ

**(ВЫСТУП НА СТУДЗЕНСКІМ СОЙМЕ Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ і Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніе”)**

...Тыдзень таму я напісаў Вам ліст „Лукашэнка мусіць зыйсьці”. Даўшыя падзеі паказваюць, на сколькі існаванье гэтай неадэкватнай асобы на вяршыні ўлады робіцца небясьпечным для нашай краіны. Ён цалкам улучаны ў чарговую расейскую авантуру на Украіне (газавы шантаж), пра што беларусы нічога ня ведаюць. Я ўжо пісаў раней, што з канца 2007 года палітыка двух рэжыму – лукашысцкага і маскоўскага – стала цалкам таемнай. Гэбісты спатыкаюцца на вышэйшым узроўні, дамаўляюцца, грызуцца, гандлююцца, прымакаюць рашэнні, а людзі нічога ня ведаюць, што іх чакае, пакуль ня выбухне якая-небудзь вайна, дэвалвацыя ці газавая авантура.

Раней Пуцін зь Мядзведзем прысягала, што высокія цэны на нафту гэта ёсьць стратэгічны інтэрэс Расеі, і яны будуть змагацца за яго ўсімі даступнымі сродкамі. Якія сродкі ў расейскага гэбізму, мы ведаєм: тэрор, шантаж, правакацыі, прапаганда і вайна. Вайну з Грузіяй мы ўжо бачылі, цяпер нараўяўся Хамас (тэрарыстычная арганізацыя пад упрыгожваннем Москвы), і на Блізкім Усходзе палыхае канфлікт; рыхтуюць другі, з Іранам; стварылі газавы крызіс супраць Украіны і Эўропы, але... пралічыліся. Думалі ўсіх абдурыць, выехаць на адной прапагандзе, дыпляматы ды хлускі, а павышэнне цэнаў на нафту, маўляў, кампенсавала б ўсе затраты. Ня вышла. Поўныя правал. Грубая газавая авантура Крамля супраць Украіны (зробленая дзеля павышэння цэнаў на нафту) паварочваецца супраць самых авантуристу. Грэцыя, напрыклад, ужо адмовілася ад расейскага газу і заключыла контракт з Азэрбайджанам. Цяпер, як у прыказы, – чакайма зьвестак з Карабаху.

Небяспека для Беларусі ад гэтай крымінальнай палітыкі хаваецца найперш ў прамаскоўскім рэжыме і яго неадэкватным начальнікам. Няма сумніву, што, рыхтуючы газавую авантуру на Украіне, пушністы ўцягнулі туды Лукашэнку абяцанынем прадаць газ па нізкай цане. Але, ведаючы расейцаў, малаверагодна, што яны (асабліва пасылья правалу) сваё абяцаныне выканают. Хутчэй за ўсё, будуть шантажаваць свайго сатрапа патрабаваннем увядзення расейскага рубля на Беларусі. Беларусам застанецца толькі глядзець на змоўшчыку, як гандлюеца іхня скура.

Выклікае вялікую насьцярожанасць, што прывязку беларускага рубля да кошыка зрабілі на аснове рускага рубля, эўра і доляра. Прычым тут рускі рубель? Гэта ўвогуле не валюта. Там больш, што ён ужо зваліўся на дол і хутка ўвогуле ўпадзе на самае дно.

Тут відаць палітычнае антыеканамічнае рашэнне. І гэта выклікае трывогу. Мы ўсё больш падыходзім да становішча, калі кардынальна перамяніць згубную палітыку зможа толькі сам народ, масавыя ягоныя выступ, да якога, нажаль, ён яшчэ не сасыпец. Але і жыцьцё не стаіць на месцы.

Тым часам калі ўяўіць, што рэжым пайшоў бы на злачынства і ўвёў бы рускі рубель у Беларусі, то зразумела, што Лукашэнка ўжо Маскве стаў бы не патрэбны, а беларусы дзеля выратаванья сябе мусілі б' ісьці на радыкальныя меры. Здрадніка народа неабходна было б альбо зынішчыць, альбо калі – не, то нація мусіла б пагадзіцца на новае расейскае рабства. Зь незалежнасцю, маёмасцю, ўласнасцю і свабодай тады прышлося б развязацца надоўта (калі не навечна).

Нашая задача як народнай партыі, якая выйдзе і абаране нацыянальныя інтэрэсы, запабягачы стварэнню новых авантураў з боку рэжыму, інфармаваць грамадзтва і прадухіліць нішчэнне дзяржавы, працы і дабрабыту людзей.

Крызіс, і асабліва яго цяжкія вынікі на Беларусі, выклікаў перш за ўсё прамаскоўскі рэжым Лукашэнкі сваёй неадэватнай і антынароднай эканамічнай палітыкай, штучнай прывязкай беларускага гандлю і эканомікі да хворай эканамічна-карпацыйнай сістэмы Ресеі. Рэальны выхад з крызісу толькі адзін – ліквідацыя рэжыму, які выклікаў гэты крызіс. І першае, што мусіць адбыцца – Лукашэнка павінен пакінуць свою пасаду. Усе астатнія варыянты – разбуральныя для Беларусі і гіблыя, зынішчальныя для людзей. Задача беларускіх палітыкаў Народнага Фронту – падымаць людзей на абарону сваіх інтэрэсаў і інтэрэсаў сваіх краін. Першасны лёзунг: „Лукашэнка мусіць зыйсці.”

Звяртаю Вашу ўвагу, што ўся падстаўная апазыцыя ў гэтых умовах адмовілася ад бараваць з рэжымам за інтэрэсы людзей і краіны і адкрыта пераходзіць да супрацоўніцтва з дыктатурай. Што і трэба было чакаць. Неабходна выкryваць перад людзьмі здрadніцтва і прадажнасць гэтай „апазыцыі” і яе функцыянераў. Каб перамагчы і скончыць з крызісам, трэба развязацца з дыктатурай і ўзурпаторам народнай ўлады. (...)

### Зянон Пазнянак

18 студзеня 2009 г.

## ВЫХАД З КРЫЗІСУ

Фінансава-еканамічны крызіс абняў палову сьвету, асабліва захапіў Эўропу і Амэрыку.

У розных краінах ён адываецца па-рознаму. Усюды церпяць бізнэс, вытворчасць, гандаль і банкі. Але, трэба сказаць, простага чалавека ў Заходнім съвеце крызіс закрануў найменш даткліва. Тым часам у нас, на Беларусі, ён стукнуў найбольш па простых людзях, па ўсім народзе. Чаму так адбылося, што робіцца і што рабіць у гэтым становішчы?

Крызіс высыпяваў даўно і звязаны ён з несувишерным павелічэннем цэнзы за нафту, якая зьяўляецца адным з базавых чынінікаў фармавання цэнзу на тавары і адигрывае ў сучасным съвеце ролю каталізатора суsvilleных грошай (даляра). Актыўна спрыяла гэтаму працэсу (палітычнымі мэтадамі) гэбоўская Ресея, эканамічнае існаваньне якой залежыць ад цэнзы на нафту.

Адначасна з ростам цэнзу на нафту адывавалася штучнае зынішчэнне курсу амэрыканскага даляра з боку Амэрыкі і інтэнсіўнае падвышэнне кошту нерухомасці. Наступны этап – падвышэнне курсу даляра і зынішчэнне цэнзы нерухомасці.

На гэтых кіруемых працэсах нажываюцца краіны-экспарцёры нафты (найбольш Ресея) і асабліва (на маніпуляцыях з нерухомасцю і курсах) – групы, якія ўпілываюць на фармаванье курсу суsvilleй валюты і цэнзу на нерухомасць. Летам мінулага году сістэма дала збой – банкі пераацанілі свае магчымасці: на вытрымаў амэрыканскі народ, на змог плаціць па крэдытах (лопнула інвестыція). Пачаўся фінансавы крызіс, дакладную прычыну якога „ня ведаюць” самы стратэгіі і аўтары працэсаў. Паказальнае выступленыне (былога ўжо) старшыні Федэральнай Рэзэрвавай Сістэмы ЗША, прызнанага аўтарытэта ў фінансавым съвеце Алана Грынспэна ў Кангрэсе ЗША ў каstryчніку мінулага году. Ён сказаў, што „памыліўся”, што сорак гадоў ўсё атрымлівалася, а тут „памыліўся”, і ўсё перакулілася.

Ресея, дзе няма нармальнай капіталістычнай эканомікі і нармальнай, адпаведнай банкаўскай сістэмы, дзе гэбоўская група ўлады пампавала свае нафта-даляры і думала, што так будзе вечно, гэтая Ресея адчула крызіс адразу і адразу ён набыў там пачварныя формы. Усё гэта было цалкам прадказальным, варта было толькі падумаць.

Вялікай небяспекай і злачынствам перад будучынай было б звязаць большую палову нацыянальнага гандлю краіны і адзіні імпарт рэсурсаў з такой дзяржавай, як Ресея. Але рэжым Лукашэнкі менавіта гэтаке злачынства съведама і зрабіў. Крызіс у Беларусь прыйшоў найперш з Ресеі. Рэжым не рабіў нічога, каб яму запабегчы. Наадварот, гаворачы людзям пра ўйшуную стабільнасць, рыхтуючы вялікую дэвальвацыю, рэжым штучна трymаў заніжаную цану ў беларускіх рублях за даляр у той час як даляр зь лета мінулага году йшоў у гару. Гэта, як можна меркаваць, дало магчымасць атрымліваць выгаду тым, хто ведаў пра дэвальвацыю.

Дзейнасць рэжымнага кіраўніцтва Беларусі ва ўмовах крызісу, які яно наклікала, прадыктаваная выключна і толькі клопатам пра захаванье сваёй улады, гэтак жа як і рэакцыя на новыя дачыненіні Эўразіі від палітыкі антыбеларускага рэжыму. Нічога ў прынцыпе не зъмянілася і на будзе зъмяніцца ва ўнутранай палітыцы на Беларусі (акрамя маленьких і паказушных саступак, якія не зъяўляюцца нават тэндэнцыяй). Зынішчэнне ўнутранага рынку гэтак жа, як і зынішчэнне нацыянальнай беларускай культуры, працягваецца.

Сустрэча зь прэзыдэнтам Юшчанкам, якая нядыўна адбылася ў Чарнігаве, і чарговая ўйшуная зацікаўленасць Лукашэнкі праектам Балта-Чарнаморскага калектара (БЧНК), за ажыццяўленыне якога ўвесь час змагаўся Народны Фронт, – гэта зноў чаргавое гульбішча рэжыму, каб выцыганіць малую цану за газ ад пущінскай Ресеі. Атрымалі цану, і на гэтым цікавасць да БЧНК скончыцца. БЧНК ніколі ня стане зъместам эканамічнай палітыкі лукашыцкага рэжыму, як ніколі ня стане марыянэнтка распараджжацца сабой. Асобным эканамічным і палітычным накірункам дзеяньня БЧНК быў толькі ў Народным Фронце. Ажыццяўляючы гэту ідею, мы добра ўсьведамляі, каму яна будзе непадабашца. За БНФ і ўкраінскім Рухам стаяць ужо міжнародныя дачыненіні і пагадненіні, распрацоўка праектнай дакументаціі па БЧНК і нават ахвяры (зынікненіне адказнага па Калектару ад Народнага Руху Украіны Міхайлы Байчышына ў 1993 годзе разам з дакументамі БЧНК). БЧНК не для антыбеларускага рэжыму і не для Лукашэнкі.

Жыццё беларусаў за гэтай уладай будзе няўхільна пагаршашацца. Рэжым ня здольны выйсці з крызісу не разбурыўшы грамадзтва і эканоміку, не абрабаваўшы народ і не загінуўшы яго ў галечу (хаты крызіс сам па сабе павінен прыносіць аздараўленыне). Аздараўленчае выйсціце з крызісу можа адбыцца толькі пры адхіленыне гэтага рэжыму ад улады. Аналіз паказвае, што наперадзе – грамадзка-еканамічны стрэс і вельмі цяжкі час, калі толькі ня ўдаца хутка адвязацца ад вялікадзяржаўнага ціску Ресеі і пазбавіцца ад кіруочага рэжыму на Беларусі. У крызісной сітуацыі беларускі народ у прынцыпе мог бы выжыць сам, калі б у яго была элемэнтарная свабода дзеяньняў і доступ да саій нацыянальнай уласнасці. Але, зразумела, што яму не дадуць дыхнуць, а будуть толькі душыць (дачыненіні з дробнымі прадпрымальнікамі – харкатэрная ілюстрацыя).

Трэба было б у гэтым становішчы даць людзям волю, каб яны маглі ўнутры краіны рабіць (вырабляць), што хочуць і прадаваць, што хочуць, дзе хочуць і каму хочуць. Патрэбны на гэту дзейнасць і на гэты час спрошчаныя невысокія падаткі. Доступ грамадзянаму Беларусі да зямлі. Заахвочваць прыватныя фермы і хутары. Трэба спрасыць і аблегчыць грамадзянам выезд на працу (на заробкі) за мяжу. Трэба панізіць мінімум ў дзесяць разоў арэнду плату за памяшканыні, за рабочыя месцы на рынках, у варштатах і г. д. Трэба ўвогуле скасаваць мафійную манаполію на нерухомасць, якой незаконна распараджжаецца адзін чалавек. Спыніць беспэрспектыўнае будаўніцтва „аграгарадкоў” і г. д. па ўсім шкале, з чаго адразу відаць, што пры гэтым рэжыме зрабіць нічога немагчымым. Кредыты ад МВФ (можаце лічыць гэта за жарт) патрацяць на пабудову лядовых палацаў у „Казачыках” (адпрацаваная форма „адмыўкі” грошай і крадзяжу).

Ашчадны выхад з крызісу, паўтаруся, вымагае толькі палітычнага рашэння – ліквідацыі рэжыму, які гэты крызіс падрыхтаваў. Дзеля гэтага трэба, мінімум,

найяўнасць прагтэстных настроў у грамадзтве і наступная іх кансалідацыя на ідэі зъмены кіраўніцтва і вяртання законнай Канстытуцыі 1994 года, якая дасыцьмагчымасць хутка ўпрадкаўваць нормальную сістэму ўлады ў краіне. Адпадаоць усе пытанні пра „палаткі”, „сэнат”, „вертыкал”, выбарчае заканадаўства і пра аўтарытарнага презыдэнта. У Беларускай дэмакратычнай Канстытуцыі, яку незаконна адмініструючы Лукашэнка, усё напісаныя як рабіць.

У падрыхтоўцы людзей да патрабавання зъмены збанкрутуванай улады ўзурпатораў і фальсіфікатаў ёсьць першыя крокі да палітычнага выходу з крызісу і задача грамадзянай краіны. Найперш бачу ў гэтым галоўную задачу тых патрыётаў, якія стаяць на пазыцыях Адраджэння, змагання, незалежнасці і беларускай дэмакратыі і не пабеглі, як так званая вікаўская „апазыцыя”, прасіца на службу да рэжыма, каб дапамагчы азалець прамаскоўскай ўладзе. Крызіс ужо расстаўляе шмат што на сваё месца. Небяспеку для незалежнасці Беларусі уяўляе ня крызіс, а існуючы антыбеларускі рэжым. Каб ратаваць краіну трэба не падтрымліваць рэжым, а зьнішчыць яго. Трэба скарыстаць крызіс, каб ліквідаваць уладу цемры. Беларусам дaeцца шанц. Пасыля крызісу павінна стаць выздараўленыне. Але патрабуецца толькі адно – хваробу перамагчы.

### Зянон ПАЗНЯК

24 студзеня 2009 г.

## КРЫЗІС ЯК МАГЧЫМАСЦЬ ПЕРАМЕНАЎ

(Ліст да сяброў Сойму Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі – БНФ і Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніе”)

...У сувязі з крызісам сітуацыя, як бачым, спрасыцілася, выявіліся асновы існавання гэтага рэжыму і яго дачыненіі з Москвой. Усё больш выказынікаў паказвае на тое, што крызіс будзе зацяжным і, магчыма, на некалькі гадоў. Першым палітычным вынікам зацяжнай рэцэсіі мусіць стацца ўзрастанне агрэсіўнасці Рэспублікі і шуканье выходу ў вайне. Рускі гэбізм спрабаваў ужо выклікаць грамадзкае абастрэнне ва ўсходняй Украіне, калі ў пачатку гэтага года адключыў падачу газу на Украіну і распачаў пропагандысцкую антыукраінскую кампанію. Украінцы, аднак, реалізавалі разумныя контрмеры, і крамлёўская газавая афера правалілася.

Другім подступам антынароднай палітыкі, якая робіцца за плячыма людзей, стала падпісанне 4-га лютага гэтага года пагаднення з Лукашэнкам і іншымі нявольнікамі „калегіўнай бяспекі” (АДКБ) аб стварэнні ваенна-карных сілаў „хуткага рэагавання”. Гэтакія карнія войскі непатрэбныя ні кому, акрамя Рэспублікі, якая хоча мець фармальнае права вайсковага ўступлення на чужую тэрыторыю. Рэспубліка стала момант страху перед крызісам, баянне азіяцкіх і антыбеларускага рэжыму ўтраціла ўладу і глыбей зацягнула іх у свой ваенны блёк.

З беларускага гледзішча, гэта цалкам незаконная апрацоўка, якая супярэчыць асноўным палажэнням Канстытуцыі, законам Беларусі і пры гэтым падпісаная за плячыма народа нелегітимным кіраўніком выканайчай улады. Авантура абазначае ўступленне Беларусі ў расейскі ваенны блёк. Яна не прызнаецца і ня можа быць прызнанай. Грамадзтва мае права супрэцэсійніца гэтай антынацыянальнай палітыцы ўсімі сродкамі.

У гэтым жа кантэксце страху Лукашэнка падпісаў за плячыма народа пагадненне аб так званай сумеснай з Москвой супрацьпаветранай абароне, якое супярэчыць Канстытуцыі і абсалютна не патрэбнае Беларусі, але было праплочана ўзурпатору, што нават і не хаваеца.

Якая адказнасць (ці, дакладней, кара) належыць спраўцу, пытанніе рытаратычнае – усё прапісаны ў законах. Але небяспека зрады і антынародных дзеяньняў ня столькі ўтым, што да ўжывання закону можа не дайсці, і нават ня ўтым, што дойдзе запозна, але найперш, у аб'ектыўнай несувымернасці злачынства і пакарання. *Рэжым Лукашэнкі ўжо зрабіў столькі шкоды для беларускай культуры, дзяржавы і наці, што хоць*

*ты тысячу разоў пакарай іх усіх самым строгім чынам – гэта не кампенсуе ўсяго таго, што яны разбурылі.* Хіба што ў маральна-этычным, духоўным аспекте існавання. І таму пакаранне мусіць стацца неунікнёным, як акт справядлівасці.

Антынароднае разгортванне крызісу, падпісаныне незаконных пагадненняў пра чужыя карнія сілы, удзел у іх, доступ іх на нашу тэрыторыю, незаконнае пагадненне пра СПА съведчыць аб tym, што *дзейнасць А. Лукашэнкі стала крайне небяспечнай для Беларускай дзяржавы і нацыі. Далейшае знаходжанне яго на вяршыні ўлады недапушчальная.* Пытанніе патрабуе неадкладнага і авалязовага вырашэння.

Іронія становішча яшчэ ўтым, што грамадзтва (дакладней, частка грамадзтва), формула існавання якога „абы не было вайны”, падтрымліваочы Лукашэнку, усё больш набліжаецца да рэальнасці гэтай самай чужой вайны (прытым на сваёй тэрыторыі). Пачатак фінансава-еканамічнага крызісу на Беларусі прайшлостваў, аднак, што праблема найперш не ў „грамадзтве” (і, тым больш, не ў народзе), а ў эліце, у вяршках гэтага „грамадзтва”. Крызіс адразу паказаў нікчэмнасць вяршкоў, гніласць інтэлігенцыі (за выключэннем асобных змагароў), яе філісцерства, канфармізм, гатоўнасць супрацоўніца з антыбеларускім рэжымам, прыкрываючыся клопатам пра дзяржаву, абы не было гэтай самай „вайны” – цяжкасцьцю, сацыяльных авастрэнняў у грамадзтве, канфліктамі з душыцелямі беларускай свабоды і незалежнасці.

Нешта падобнае мы, фронтавуць, ужо бачылі і перажывалі ў канцы 80-х мінулага стагоддзя, калі абастрэнуўся крызіс СССР. Тая ж самая дэмансстрацыя нібыта клопату пра народ з боку савецкіх элітаў, заклікі „не разгойдваць лодку” і аб'яднацца вакол „лепшых сілаў КПСС”. Прырода філісцерства ўсёды аднолькавая і ва ўсе часы.

Мы не разглядаем крызіс як катастрофу, але як пераходны пэрыяд развіцця, якое патрабуе авалязовага абаўленення, перамены арыентацыі, зъмены прыярытэтай. Калі перамены не адбываюцца, крызіс пераходзіць у зацяжную фазу стагнацыі, якая цягне за сабой дэградацыю ўсёй універсальнай сістэмы. Тады далейшас развіццё праходзіць праз катастрофу, якая заканчваецца альбо выхадам у новую якасць, альбо распадам. (Клясычныя прыклады катастроф, выкліканыя крызісам, – 1-я і 2-я Сусветнай вайны.)

Людзі, якія ўлучаны ў беларускую нацыянальную палітыку, мусіць усъведамляць, што *без ліквідацыі антыбеларускага рэжыму абаўленчы выхад Беларусі з крызісу немагчымы;* наступны этап – застой, крызісны маразм ўсёй сацыяльнай сістэмы, які можа стацца нацыянальнай катастрофай. Ва ўмовах крызісу трэба дэйніцаць згодна з яго прыродай – генэратораць і набліжаць перамены і аблону становішча, а не кансэрваваць прычыны крызісу (чым кінуліся займацца розныя грамадзкія ахойнікі рэжыму). Трэба разглядаць крызіс як магчымасць, як шанц кардынальных палітычных, эканамічных і сацыяльных пераменаў у беларускім грамадзтве. Ліквідацыя нелегітимнага прамаскоўскага рэжыму – гэта ёсьць не асобнае меркаванне, ня пункт погляду і нават не варыянт, а аб'ектыўная неабходнасць і галоўная ўмова рэальнага выходу з крызісу на Беларусі.

Тут мушу яшчэ сказаць, што назіраныне за tym, што адбываюцца, прыводзіць да думкі, што крызіс сапраўды будзе доўгім і з пэўнымі адпывамі і даплыўамі можа трываць працяглы час, цэлья гады, бо сутнасная першапрычына яго (стымулятар завіхрэнняў) ёсьць ня толькі маніпуляцыі фінансавых акулаў і ня толькі крах амэрыканскай іпатэкі, і нават, магчыма, ня цэны на нафту (хоць гэта і важна), але агульны глябальны стан сусветнай эканомікі і спажывання. Сусветны рынак напоўнены і вытворчасцю ужо ня можа нічога прапанаваць новага. Патрэбны скакоч, выхад у новую якасць тавараў (як гэта некалі, у 50-х мінулага стагоддзя, прапанавала хімічная вытворчасць, а ў канцы XIX-га чыгуналіцейная). (Электроніка ня стала такой універсальнай рэвалюцыяй, бо ня ёсьць першасным таварам масавай неабходнасці.) Гэтая зьява (напоўненасць попыту) супала з энэргетычным напружаннем на рынку асноўных рэсурсаў – нафты і газу. Энэргетыка адчuvальна стала адставаць ад замоваў і патрэбаў цывілізацыі. Выход з энэргетычнага голаду можа быць усялякі, але толькі не ў стварэнні энэргетыкі ўчарашняга дня (чым займаецца цяпер антынацыянальны рэжым у Беларусі – АЭС і г. д.).

У мінулым лісьце я пісаў, што ліквідацыя палітычнага рэжыму як першапрычыны агульнага крыйзу на Беларусі магчымая пры адпаведным ацначным і настроўным стане грамадзтва, дзе галоўным зьяўлецца пратэсты настрой, імкненне людзей да пераменай. Такі настрой у беларускім грамадзтве яшчэ асэнсавана ня выявіўся, знаходзіцца ў схаваным і нават зародковым стане. Задача палітычнай партыі дапамагаць людзям выявіць і асэнсаваць такі настрой, перавесці яго ў дзеянье. Людзі павінны мець адказы на два клясычныя пытанні: „Хто вінаваты?” і „Што рабіць?”.

Мы мусім павялічыць і пашырыць нашу палітыка-асьветніцкую працу па падрыхтоўцы спрыяльнага асяроддзя для пераменай. Канкрэтна мы ведаєм, як гэта рабіць, таму я спыняюся толькі на пачатковых лёзунгах і патрабаваньнях.

Наша пазыцыя павінна ўключыць патрабаваньне адхіліць Лукашэнку ад улады, адмяніць накінутую фальшаваньнем канстытуцыю дыктатуры, правесці новыя выбары презыдэнта (сумесна з выбарамі ў парламант), згодна зь Беларускай дэмакратычнай Канстытуцыяй 1994 года і законамі, створанымі на яе аснове.

Наступная антыкрызісная патрабаваньні, якія павінны быць пастаўленыя перад уладай: даць поўную вытворчую свабоду людзям, каб чалавек мог бесперашкодна вырабляць, купляць і прадаваць, што хоча, дзе хоча і каму хоча. Устанавіць мінімальныя падаткі для такога прадпрымальніцтва, вызначыць сістэму зынжэнні і пазбаўлення ад падаткаў у выпадку мецэнацкай дапамогі і філантрапічнай дзеянасці вызначаным арганізацыям і асабам (школы, інваліды, творчыя пачынанні і г. д.).

Аблегчыць і спрасціць беларусам выезды на працу за мяжу. Зыніць кошт арэнднай платы за наём памяшканняў для бізнесу і вытворчасці ў некалькі разоў і для грамадска-палітычных і культурніцкіх арганізацый у 10-20 разоў. Ліквідаваць манаполію Адміністрацыі презыдэнта на арэнду плошчу, памяшканні і нежылы фонд. Перадаць усё ў веданьне мясцовых уладаў.

Гэта патрабаваньні першых кроکаў. (...)

**Зянон ПАЗНЯК**

5-8 лютага 2009 г.

## **САКАВІЦКІ СОЙМ**

15 сакавіка сёлета ў Мінску адбыўся чарговы Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніе” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ. Сойм заслушаў выступ сп. Зянона Пазняка, Старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніе” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ, – „Рыхтуемся да разъвіцца падзеяў” (публікуецца).

З дакладам аб палітычным і сацыяльна-еканамічным становішчы ў Беларусі і ў сувесце выступілі сп. Юры Беленькі, выкананца абавязкаў на Беларусі старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніе” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ, і сп. Сяргей Папкоў, намеснік старшыні Фронту і Партыі. У Беларусі набірае сілу глыбокі эканамічны крыйзіс. Па ўсёй краіне адываюцца масавыя звольненія працоўных, рэзка зыніжаецца заработка плаата (да 50% у адзін прыём), спыняюцца або пераходзяць на скарочаны рэжым працы прадпрыемствы. З разбуранай эканомікай Рэспублікі вытвараюцца на радзіму дзесяткі тысячавуць беларусаў, іх чакае бепрацоўе і галечка. У той жа час антыбеларускі рэжым імкненца праз сродкі інфармацый даказаць насельніцтву, што „крыйзіс вакол Беларусі і ў Амэрыцы, а ў нас яго няма і ня можа быць...”

Заўважана, што па ўсёй краіне КГБ мабілізуваў усіх сваіх стукачоў і секс-стотаў, якія ў публічных месцах агітуюць за рэжым і „как у нас хорошо жіць”. Людзі, аднак, ужо ня вераць нахабнай рэжымнай пропагандзе і ўсё часцей задаюцца пытаннем, як жыць далей? Беларусам страшна за будучынню сваіх дзяцей. У бліжэйшыя месяцы трэба чакаць далейшага абвастрэння крыйзісу. Менавіта дзяякуючы таму, што эканоміка Беларусі штурчна завязана на хворай эканоміцы Рэспублікі. Усеагульны эканамічны і сацыяльны правал у суседній імперыі балюча адбіваецца на Беларусі. Насуперак здароваму

сэнсу прамаскоўскі рэжым працягвае палітыку здачы Беларусі ў расейскую імперию. Рыхтуецца прыняцце расейскага рубля ў якасці валюты ў Беларусі. *Калі б крамлёўская хунце удалося зрабіць гэтую авантуру, то гэта азначала б поўны крах беларускай эканомікі і грамадзтва ў цэлым.* Москва ня будзе даваць сродкі на беларускі бюджэт ва ўмовах поўнага эканамічнага правалу і бесправоў дзесяткі мільёнаў расейскіх грамадзянай. Москва ў такай сітуацыі будзе ратаваць сябе ад народнага бунта. Москва ня будзе ратаваць чужых людзей – беларусаў. Вельмі важна, каб наш народ зразумеў гэта. Не выпадкова ў апошні час Крэмль рэзка актыўізаваў уключэнне Беларусі ў ваенныя структуры Рэспублікі. *Москва рыхтуеца да вайны, бо толькі вайна дазволіць Крамлю прымусіць расейскіе грамадзтва да маўчання і пакорлівага выканання загадаў (як гэта заўсёды было ў расейскай гісторыі).* Вельмі важна, жыцьцёва неабходна, каб Беларусь засталася па-за рамкамі шалёнай маскоўскай палітыкі. Каб маскоўскі вораг у чарговы раз не прымусіць беларусаў ваяваць і паміраць за Москву.

Беларускіе грамадзтва мае канкрэтныя шляхі выйсці з крыйзу і з сымартнай пагрозы – гэта ліквідацыя антыбеларускага рэжыму і наладжванье нармальнага нацыянальна-дзяржаўнага жыцця. Нармальная жыццё для беларусаў магчымая толькі ў сваёй дэмакратычнай дзяржаве, у сям'і цывілізаваных ўсходнеславянскіх народоў, як мага далей ад шалёнай маскоўскай імперыі. Таму патрыёты Беларусі павінны даводзіць праўдзівую інфармацыю пра сацыяльныя і палітычныя працэсы. Нашай праўдзе няма альтэрнатывы пасярод панаваньня рэжымнай хлускі. Неабходна злучаць наш народ у змаганні за свае нацыянальныя права і незалежнасць Бацькаўшчыны.

Выступілі таксама сабры Сойму з розных рэгіёнаў краіны. Москва і антыбеларускі марыянэткавы рэжым працягваюць сваю зынішчальную палітыку ў Беларусі. Працягваецца будаўніцтва атрутнага хімкамбіната ў Пухавіцкім раёне пад Менскам. *Стала вядома, што на гэтым камбінаце расейцы плянуюць займацца ліквідацыяй сваёй састарэлай хімічнай зброі (страшная небяспека для сотняў тысячаў жыхароў Беларусі).* Рэжым падпісаў з Расіяй новыя пагадненіні, паводле якіх *коінсны расеец праз месяцы працягівания ў Беларусі атрымлівае дакумент „віда на жыхарства” і поўныя маёмасныя права на тэрыторыі нашай дзяржавы.* Такім чынам, Беларусь становіцца камфортным прытулкам для расейскіх гангстэраў і мафіёзаў, якія абраўвалі свой народ і будуть ратавацца ў нас ад народнага гневу. Вось вынікі адкрытай мяжы з імперыяй.

Сабры Сойму прышлі да высновы, што крыйзіс дас беларусам магчымасці для перамогі над лютым імперскім ворагам. Пра гэта съведчыць шэраг знакавых падзеяў. Яшчэ ў лютку мінулага году Дзярыпаска і іншыя расейскія алігархі ўжо падзялілі між сабой сферы ўплыву ў Беларусі, разъмеркавалі для захопу беларускія прадпрыемствы. Але цяпер гэтыя алігархі сутаргава ратуюць сабе і свае капіталы ад крыйзу. Абвальванца іхныя амбіцыйныя пляны захопу нашай маёмасці. *Крамлёўская хунта кідае шалёныя сродкі на дэстабілізацыю становішча ў розных краінах.* Але перад Крамлём усё больш выразна ўстае праблема расейскага бунта. Імперыя захлынаецца ў крыйзісе, які яна не перажыве. Вельмі важна, каб беларусы засталіся па-за рамкамі гэтага крывавага канфлікта. Але недастатковая тэарэтызація і назіраць за працэсамі ў Рэспубліцы. Беларуская Салідарнасць, кансалідацыя патрыятычных сілай нашага грамадзтва – вось умова перамогі Беларусі і нашага нармальнага чалавечага і нацыянальнага існаваньня.

*Інфармацыйная камісія Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніе” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ. (В. Буйвал).*

15 сакавіка 2009 г.

## **РАСЕЙСКІЯ СПРАВЫ**

27 лютага расейскія тэлеканалы паведамілі цікавую інфармацыю. Гарадзіцкая думае Москвы і Пецярбурга прынялі (і не апублікавалі!) пастанову па жыўлёні будаўніцтве. З гэтага года грамадзянам, якія стаяць на чарзе

на кватэры ў гэтых гарадах, будуць будаваць кватэры не ў гэтых гарадах, а ў Маскоўскай і Ленінградзкай вобласцях. Сталічныя жыхары на поўніцу адчуваюць жах правінцыйнага жыцця. У сталіцах будуць цяпер будаваць толькі „элітнас жылыё”: за грошы і для сваіх. Дзівэ расейскія мэграполіі рыхыкуюць канчаткова ператварыцца ў тэрыторыю алігархічна-бандыцкага легіёну. Беларусам трэба ўважліва сачыць, каб на малпачы манер такія „рэформы” не прывялі ўлады нашых гарадоў.

**Янка Базыль**

## **АБ ФІНАНСАВА-ЭКАНАМІЧНЫМ КРЫЗІСЕ Ў БЕЛАРУСІ**

**(Паведамленыне)**

На Беларусі працягваеца фінансава-еканамічны крызіс, які дзень у дзень пагаршае становішча краіны і людзей. Крызіс пачаўся на Захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Рәсей і зьяўліўся вынікам антынацыянальнай і эканамічнай неадэхватнай палітыкі кіруючага рэжыму ў Беларусі.

Чыннікі, якія найперш паспрыялі крызісу, – гэта штучная (насуперак нацыянальнім інтарэсам) прывязка беларускага гандлю і эканомікі да не-паўнавартасной і збочанай палітыка-еканамічнай сістэмы Рәсей; гэта штучна створаная неразвязвітасць унутранага рынку краіны, адсутнасць нармальных дачыненняў уласнасці і цалкавіты разбуральны кантроль вузкай групы ўлады над усімі фінансава-еканамічнымі дачыненнямі ў Беларусі.

Рэжым улады на працягу 4-х месяцаў крызісу штучна тримаў заніжаны абменны курс даліра на беларускія рублі, рыхтуючы дэвальвацыю. У выніку дэвальвацыі была зроблена са спазненнем, што стала прычынай страты амаль паловы золата-валютных рэзэрваў Нацыянальнага банку краіны і выклікала падазрэнні людзей у нечыстаплотнасці ўсёй апэрацыі.

У краіне спыняюцца прадпрыемствы, людзі трацяць працу, абнізіўся ўзоровень жыцця і павысіліся расходы насељніцтва на неабходныя тавары і паслугі.

Кіроўная група ўлады цалкам нясе адказнасць за цяжкія праівы крызісу ў краіне і ў значнай ступені вінаватая за яго ўзынікненне і за разбуральны практ, бо праводзіла згубную і неадпаведную эканамічную палітыку.

Ёсць вялікія сумненіні, што гэтая палітыка будзе зъменена і што існуючае кіраўніцтва краіны здольнае вывесыць Беларусь з крызісу з найменшымі стратамі. На парадку дnia паўстае пытанье аб пакіданні пасады А. Лукашэнкам. Сытуацыя патрабуе зъмены ўсёй эканамічнай палітыкі на карысць нацыянальных інтарэсаў, ставіць задачу карынальных пераменаў у сістэме ўлады.

**Кіраўніцтва Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі – БНФ**

10 студзеня 2009 г., г. Менск

## **АБ РАЗГОРТВАНЬНІ КРЫЗІСУ І ПАКІДАНЬНІ ПАСАДЫ А. ЛУКАШЭНКАМ**

Сойм Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі – БНФ пацвярджае і падтрымлівае паведамленне Кіраўніцтва Партыі і Фронту – „АБ ФІНАНСАВА-ЭКАНАМІЧНЫМ КРЫЗІСЕ Ў БЕЛАРУСІ”, пранятае 10 студзеня. Разам з тым мы адзначаем, што маніпуляцыі існуючай ўлады з крызісам, прыняцце захадаў і рашэнніў адбываеца за плячыма грамадзства, людзі адлучаны ад рэальнай інфармацыі, ад веданыня таго, што адбываеца.

Падзеі, аднак, сьведчаць, што рэжым і асабіст А. Лукашэнка ўступіў у змову разам з кіраўніцтвам Рәсей ў арганізацыі газавага шантажу супраць Украіны і Заходнай Эўропы. Змоўніцтва абумоўлена цаною за газ. Гэта нячыстая палітыка, за якую рэжым можа паплатіцца ўльтыматумам расейцаў аб увядзенні рускага рубля на Беларусі (ізноў жа як платы за газ), што стане рэальнай пагрозай страты сувэрэнітету і нацыянальных багаццяў краіны.

Сойм інфармуе аб гэтым беларускае грамадзства і пацвярджае, што пытанье аб пакіданні пасады А. Лукашэнкам ёсьць першасным крокам да рэальнага выхаду з крызісу і да аздараўлення, створанага ім становішча.

**Сойм Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі – БНФ**

18 студзеня 2009 г., г. Менск

## **АБ АНТЫНАЦЫЯНАЛЬНЫХ ПАГАДНЕНЬНЯХ І НЕЗАКОННЫХ ДЗЕЯНЬНЯХ НЕЛЕГІТЫМНАГА КІРАЎНІКА ВЫКАНАЎЧАЙ УЛАДЫ НА БЕЛАРУСІ**

4-га лютага гэтага года нелегітимны кіраўнік выканаўчай ўлады ў Беларусі А. Лукашэнка падпісаў у Маскве два незаконныя пагадненьні: аб стварэнні на тэрыторыі Беларусі „рэгіональны” беларуска-расейскай супрацьпаветранай абароны (СПА) і аб уваходжанні Беларусі ў вайсковыя сілы хуткага рэагавання, створаныя ў рамках так званай „калектыўнай бяспекі” (АДКБ).

Гэтыя пагадненьні, заключаныя адным чалавекам за плячыма народа, абазначаюць уступленыне Беларусі ў ваенны блёк, што **супярэчыць Канстытуцыі і зьяўляеца незаконным**. Такія пагадненьні ня могуць быць прызнаныя.

У палітычным сэнсе – гэта абазначае гандаль беларускім інтарэсамі, далейшы практ здачы сувэрэнітэту, пэрспектыву страты незалежнасці краіны і небяспеку для жыцця беларусаў, якія, калі выконваць пагадненьне, павінны будуць ваяваць за межамі Беларусі за авантурныя інтарэсы пущнікай Рәсей.

І маскоўская, і менская групы ўлады напалоханыя магчымымі сацыяльнымі наступствамі эканамічна-фінансавага крызісу, у выніках якога яны вінаватыя. Думаючы аб захаванні сваёй ўлады найперш, яны заключылі гэтыя пагадненьні, якія ў выпадку сацыяльных пратэстав на Беларусі даадуць магчымасць рассейцам увесыці сюды свае войскі, каб захаваць рэжым Лукашэнкі і зацвердзіць сваю прысутнасць на нашай тэрыторыі.

Дзейнасць нелегітимнага кіраўніка выканаўчай ўлады на Беларусі характарызуецца незаконнасцю і здачай нацаянальных інтарэсаў. Яна стала ва ўмовах крызісу надзвычай небяспечнай для беларускага грамадзства і сувэрэнай Беларускай дзяржавы. Беларускія палітычныя эліты мусяць зрабіць высновы і ўлічыць гэта ў пошуках выхаду з крызіснай сітуацыі. Перад краінай стаіць неабходнасць рашучых дзеяньняў па абароне сябе.

**Сойм Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі – БНФ і Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”**

8 лютага 2009 г., г. Менск

## **ПАДАРУНАК ЛЮДЗЯМ, ЯКІЯ ЖЫВУЦЬ „АБЫ ВАЙНЫ НЕ БЫЛО”**

3-га лютага антыбеларускі рэжым падпісаў з Масквой чарговую злачынную дамову, накіраваную на разбурэнне Беларускай дзяржавы расейскім ворагам. Паводле дамовы ўтвараеца „сумесная сістэма супрацьпаветранай абароны саюзной дзяржавы” і „сумеснае камандванне войскамі супрацьпаветранай абаронай абароны”. Нам растлумачылі таксама, што цяпер беларускія войскі СПА зъўляюцца першым (з пяці) эшалёнам супрацьпаветранай абароны Рәсей. Такім чынам, цяпер абсалютна „легальна” беларускія войскоўцы зъўляюцца жывымі щытом для Масквы, сталіцы чужой дзяржавы. Вядома, што ў выпадку любога ваеннага канфлікта менавіта па першаму эшалёну

наносіцца найбóльш магутны першы ўдар (што й адбывалася з „беларускім эшалёнам” у 1812, 1914, 1941 гадах). Беларусы зноў становіцца закладнікамі антычалавечай агрэсіўнай палітыкі маскоўскай імперыі. У гестапа быў адзін звычай. Пасля расстрэлу чалавека ягоная сям'я павінна была аплаціць катам выдаткі ў тым ліку і на куло, якой быў забіты гэты чалавек. Москва выхваляеца, што ў бліжэйшы час Беларусь закупіць у яе сучаснейшыя сістэмы супрацьпаветранай абароне. Беларусы павінны ня праста абараніць Москву і паміраць за яе, але яшчэ й аплаціць выдаткі на ўёс гэта.

Калі ў 1992 г. беларусы пыталіся ў С. Шукевіча, навошта ён падпісаўся ў Москве пад уступленнем Беларусі ў гэтак званую Арганізацыю дамовы пра калектыўную бясылеку, ён казаў тады: „Гэта пустая паперка. Яна нічога ня значыць...” Палітычная безадказнасць несамастойнага, кіруемага палітыка дорага каштавала нашай краіне. Апошнім часам у гэтую падмаскоўскую арганізацыю ўваходзяць Расея, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Таджыкістан, Арменія.

4 лютага кіраўнікі гэтых краінаў падпісалі ў Москве ў рамках згаданай арганізацыі дамову „Аб калектыўных сілах апэратыўнага рэагавання”. У якасці гэтых „калектыўных сілаў” названы расейскія 98-я паветрана-дэсанцная дывізія і 31-я паветрана-дэсанцная брыгада. Астатнія краіны даюць у „сілы” па адному батальёну. Мэты дамовы – „самыя благародныя”: абарона ад зьнешніяй агрэсіі і моднага цяпер міжнароднага тэрарызму. У некаторых камэнтарах згадваецца таксама „супрацьдзеянне экстремізму”. Вядома, што пад экстремізм можна падвесыць любы мірны народны выступ, напрыклад, у абарону школаў на нацыянальнай мове. Тым больш выступ супраць карупцыі існуючага рэжыму. Калі падчас зьбіцця дэпутатаў-фронтавуць у будынку Вярховнага Савета Беларусі 12 красавіка 1995 г. некаторыя зь іх зрывалі маскі з спэцназаўцаў і ідэнтыфікаў дэзяржымордаў як рассейцаў, то цяпер маскоўская галаварэзы маюць права з любой нагоды ўрыватца на нашу тэрыторыю без масак. Так бы мовіць, „абсалютна законна”.

Чаму так съпяшаюцца з гэтym „сіламі” у Москве? Таму што ў Крамлі-Лубянцы ведаюць інфармацыю пра катастрофічнае становішча на падмаскоўской прасторы і спрабуюць выратаваць свою ўладу і свою скuru. Нешта падобнае назіралася ў 1987 годзе, калі пад „гарбачоўскую дэмакратызацыю” Москва пачала імпэтна ствараць спэцчасткі, амоны, „альфы”, „вымпелы” і іншыя апрычніцкія дывізіі ды батальённы. Што яны тварылі потым у Вільні, Рызе, на Каўказе і ў Цэнтральнай Азіі, добра вядома. Вядома таксама, што саўдэпія ня выратавалася гэтym „альфамі” і ўжо ў 1991 г. адбыўся першы этап развалу імперыі. Гісторыя паўтараеца на новым вітку. Москва зноў шыхтуе сваіх галаварэзаў, каб душыць народы. Але гэта значыць толькі адно – настасяне этап канчатковага развалу імперыі.

У сувязі з падпісанымі злачыннымі антыдэзяржайнымі дамовамі з Расеяй менскі афіцыёз пачаў трубіць пра тое, што „беларусы будуць служыць толькі дома, не паедуць нікуды ваяваць за мяжу” і г.д. Але ўжо 6 лютага даў прэс-канферэнцыю пасол РФ у Менску тав. Сурыкаў. Ён сярод іншага вельмі празрыста выказаўся наконт таго, што пара б беларусам узяць на

сабе інтэрнацыянальныя абавязкі. Інфармацыйная бомба грунула настолькі аглушальна, што гэбельсаўшчына прамаскоўскага рэжыму вымушана была з 7 лютага пачаць спэцперацыю па прыкрыццю інфармацыі, якую выдаў самаўпэўнены (этым разам шчыры) Сурыкаў. Ягоныя выказванні „с чувством свяшченнага гнева” дэзавіруюць на ўсіх інфармацыйных хвалях. Дзякую тав. Сурыкуву „за прымоту і прынцыпіальность”. Злачынныя харарактар маскоўскіх дамоваў становіща яшчэ больш зразумелым. Москва штурхае беларускіх мужчынаў у крывавы вір войнаў.

**Янка Базыль**

## **СВЯТКАВАНЬНЕ ДНЯ ВОЛІ Ў МЕНСКУ І ВІЩЕБСКУ**

У найвялікшае сьвята нашага народу – 25 Сакавіка – менскія актыўісты Беларускага Народнага Фронту „Адраджэньне” і яго Кансэрваторыя-Хрысьціянскай Партыі – БНФ сабраліся ў цэнтры беларускай сталіцы. Перад гэтым улады забаранілі фронтаўцам правядзення збору і мітынгу на так званай „плошчы Калініна”. На гэты раз фронтаўцы (магчыма нечакана для ўладаў, якія паслалі туды „аўтазакі”) не сталі праводзіць забаронены мітынг і анулявалі зялёку. Зьевнупольі ў прокуратуру аб парушэнні закона Менгарыканкамам. Нераспаўсюджвалі нават улёткі і запрашэнні. (Галоўны падзеі ў Беларусі яшчэ наперадзе.) А 18 гадзіне актыўісты прышлі да помінка вялікаму песьніару Максіму Багдановічу, ускладі кветкі і засыпавалі беларускі духоўны гімн „Магутны Божа”. Быў узяты нацыянальны Бел-Чырвона-Белы Сцяг.

Намеснік старшыні Фронту і Партыі Сяргей Папкоў зачытаў зварт Зянона Пазняка, Старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэньне” і Кансэрваторыя-Хрысьціянскай Партыі – БНФ – „Дзень Волі – 2009” (публікуюцца).

Настрой быў урачысты і съяточны. Присутныя съпявалі патрыятычныя песьні, віншавалі жыхароў сталіцы са съятамі. Цікава, што рэжым пробаў і тут палохаць людзей. Тэртыорыя вакол урачыстага месца была запоўнена міліцэйска-войсковымі сіламі. За будынкам Тэатру Опэры і балету стаялі міліцэйскія „аўтазакі” з атрадам „амонаў”. Паўсюль бачна была актыўнасць асобаў у міліцэйскіх уніформах і ў цывільнім. Некаторыя зь іх набліжаліся непасрэдна да ўдзельнікаў съвята і спрабавалі нахабна здымачы іх на відэакамэрэ. Але людзі адганялі навязыльных „апэроў.”

Беларусы ў тысячны раз пераканаліся, што жывуць пад акупацыяй антынацыянальнага рэжыму, які бароніць на нашай зямлі агрэсіўныя інтэрэсы чужой дэзяржавы. Дзень Волі застаецца днём змагання за вызваленне Батькавішчыны ад антыбеларускай ўлады, за вольную будучыню. Дзень Волі злучае людзей, якія не баяцца дыктатуры і набліжаюць канчатковое ачышчэнне Беларусі ад акупантскай саветчыны і прыгнятальнікаў народа.



25-га Сакавіка паўсюдна адзначалі ў замежжы, дзе жывуць беларусы. У Нью-Ёрку акцыі і імпрэзы адбыліся 22, 25 і 29 сакавіка. На здымках: (зьлева) дэмманстранты Згуртавання Беларускай Моладзі ў Амэрыцы ля будынка ААН у Дзень Волі; справа – актыўісты з Беларускага Моладзевага Руху Амэрыкі 22 сакавіка ля будынку ААН.



(фота А. Старкова і А. Вінкурова)

Урачыстасцьца працягвалася каля гадзіны. На прыканцы людзі зноў съпявалі гімн „Магутны Божа”.

\* \* \*

У Віцебску на Дзень Волі антыбеларускія улады схапілі пяцёх актыўістаў КХП–БНФ Сяргея Каваленку, Ігара Базара, Валерыя Аляксандрава, а таксама Леаніда Аўтухова і Аляксандра Кузьняцова з Гарадка. Удзельнікаў акцыі ў Віцебску было больш за сотню чалавек, але рэпрэсіўныя ворганы схапілі менавіта гэтых пяцёх хлопцаў, якія трymалі беларускія Бел-Чырвона-Белыя сцягі. Зразумела, што ў душыцеляў быў плян „прышыць” акупанцкі артыкул аб забароненай сымволіцы. Так яно і пацвердзілася. Ноч людзей пратрымалі ў арыштанцкай камэрэ, а назаўтра пацягнулі ў свой суд (суд Каstryчніцкага раёну Віцебска). „Але нічога, – кажуць сябры вызвольнага руху, – да пары збан ваду носіць.” Прайдзе час і на беларусафобаў, і на лукашыстаў.

\* \* \*

Менгарвыканкам дазволіў мітынг іншымім заходамі каля Акадэміі Наук. Сабралася каля 2000 чалавек. Як на такое вялікае съвята гэта вельмі няшмат, але, улічваючы дзікасць антыбеларускага рэжыму, рэпрэсіі і абставіны страху ў грамадстве, гэта не такі ўжо і дрэнны паказык. Столкі людзей у сярэднім ходзіць на крыжове шэсцьце КХП – БНФ у Курапаты на Дзяды. Некалькі тысячаў – гэта актыўная частка мянchan. Астатнія чакаюць свайго часу (які ўжо набліжаецца).

Мітынг прайшоў даволі спакойна. Людзям спадабалася рашэнне стаць ланцугом уздоўж прасрэдку Скарэны са сцягамі і лёзунгамі і вітаць съвятам тых, што ехалі ў аўтобусах і машынах. Амаль усе машыны сігналілі ў адказ, ў знак салідарнасці, што вельмі падабалася дэманстрантам. Тым часам група нейкіх маладзёнаў ў другім канцы памінулася было ўчыніць правакацыю, кшталту, як на „дзень съвятога Валянціна,” – палезлі бяспрычынна на АМАП (якога было ў дзесяць разоў больш чым маладзёнаў), выбыглі на праезную паласу і г. д. Магчыма гэта ад маладой дурноты, якая паўтараеца як сістэма, але праўда ёсьць тая, што гэтыя людзі ня ўмеюць сябе паводзіць на агульных мерапрыемствах, ня маюць пачуцця адказнасці і з гэтай прычыны праста не кіруемыя. Праблема, зрешты, зразумелая, і вядомыя яе прычыны. Усё пераменіцца, калі пачненца сапраўдны народны рух суп’ённых людзей. (Гэты час надыйдзе).

### **Інфармацыйная камісія Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі – БНФ**

26 сакавіка 2009 г.

## **РЭПРЭСІІ РЭЖЫМУ ЗА АБАРОНУ РОДНАЙ МОВЫ**

У Гомелі зь сямі ўдзельнікаў акцыі ў абарону роднай мовы пакараныя штрафамі яшчэ дзіве асобы – Зыміцер Кутасаў і Яўген Якавенка. Адпаведна на 1 мільён 50 тысячай і 700 тысячай рублёў. Пастановы на пакараныя штрафамі за подпісам судзьдзі Цэнтральнага раёну Гомеля Алены Цалковай актыўісты атрымалі ў мінулыя выходныя па пошце. Суды былі завочнымі. Міліцыя нібыта ня здолела ўручыць актыўістам позвы на суд. „Гэта цалкам брутальны прысуд, – лічыць Яўген Якавенка. – У Міжнародны дзень роднай мовы мы ішлі ўскласці кветкі да помніка працаслаўнаму асьветніку Кірылу Тураўскаму”. Ахойнікі перастрэлі маладзь мэтраў за трыста да помніка. У руках маладзя ю зноў разам з кветкамі трymалі невялікія аркушы паперы з надпісам „Беларуская мова. Запрэшчено”, міліцыяны адвэзлі ўсіх у пастарунак і склалі адміністрацыйныя пратаколы на ўдзел у несанкцыяаваным шэсці. Спадар Якавенка ня бачыць сэнсу абскарджаць пастанову суду – звычайна такія штрафы суды не адмяняюць. А вось Зыміцер Кутасаў мяркуе, што варта было б прайсці ўсе рэжымныя судовыя інстанцыі, каб потым мець магчымасць аба-

раніць свае праваў ў Камітэце ААН. Усяго за ўдзел у акцыі ўскладання кветак ў абарону роднай мовы ў Гомелі 21 лютага, пакараныя штрафамі агулам на 8 мільёнаў 50 тысяч рублёў 6 удзельнікаў і двое журналістаў, **Кастуся Жукоўская** арыштавалі за абарону мовы на 7 сутак адміністрацыйнага арышту.

**(Паводле Радыё Свабода)**

## **ЯКІЯ ЭКСПЭРЫМЭНТЫ ПРАВОДЗЯЩА НАД МАЛЫМІ БЕЛАРУСАМІ?**

У раёнах Беларусі, атручаных Чарнобылем, ужо каторы год рэжым на-гружает людзей чужым словам „рэабілітацыя”. Слоўца знаёмае старэйшаму пакаленіню беларусаў з крывадушнай кампаніі „выбачэння ворагаў наро-ду” часоў хрушчоўскай „адлігі”. Тады крамлёўскія арганізатары масавых забойстваў пэрыяду 1936-1953 гг. аддалі загад акупацыйным маскоўскім структурам на Беларусь (выканаўцам масавых забойстваў) на „рэабіліта-цыю”. Расстрэльшчыкі-гэбісты „великодушно простили” свае ахвяры. Прычым, нават гэта цынічная акцыя закранула толькі малую частку зь мільёнаў загубленых і скалечаных жыхароў. Ахвяры маскоўскіх акупантай пэрыяду 1917-1935 гадоў цалкам ня былі ўключаны ў гэбоўскую рэабіліта-цыю. Пасыясталінская подлаесьць зьдзяйснялася пад фармулёвачкі тыпу „Время было такое, товарищи... Культ личности”.

Прамінулі дзесяцігоддзі. І новае пакаленіне беларусаў зноў патрапіла пад акупанцкую „рэабілітацыю”. Нармальныя людзі, якія жывуць у цы-вілізаваных краінах, без тлумачэння не разумеюць, пра што йдзеца. Італьянцы, ірляндцы, немцы пытаюцца: „А навошта рэабілітаваць дзяцей? Яны ж ні ў чым не вінаватыя”. Справа ў тым, што штогод на адзін-два месяцы ўсіх дзяцей Гомельшчыны і Магілёўшчыны забіраюць з сем'яў і цэлымі клясамі трymаюць у спэцыяльных цэнтрах „рэабілітацыі”. Паводле афіцыёзу, іх „рэабілітуюць ад наступстваў Чарнобыльскай катастроfy”. Дзяцей абсыльедуюць, бяруць аналізы. Культурных праграмаў для іх няма. Фактычна адзін-два месяцы яны сядзяць за плотам, адварваныя ад сваіх бацькоў, роднага асяроддзя. Можа іх кормяць крымскай садавінай, ікрой і г.д.? Не, харчаванье выключна мясцове.

Наведвальнікаў, якія трапляюць у гэтыя цэнтры бясконца зьдзіўляе, што дзеці выглядаюць, як агаломшаныя. Яны сонныя, пасіўныя, бязрадасныя. Вось толькі адзін прыклад рэжымнага „гуманізма”. У лютым сёлета (па-сярод павальнай эпідэміі грыпу, калі трэба было б авбышчаць у школах каранін) дзяцей Нава-Беліцкага раёна г. Гомеля сабралі на месяц у адзін з такіх цэнтрай, што знаходзіцца на вул. Жамчужнай у тым жа Нава-Беліцкім раёне (!?). На бацькоў, якія не хацелі аддаваць сваіх дзяцей, зьдзяйсняўся моцны ціск з боку адміністрацыі школаў і РАНА. Усё скончылася масавым захвораннем дзяцей у гэтым „рэабілітацыйным” цэнтры. У дзяцей была тэмпература ў 40 градусаў, хвароба працякала вельмі цяжка – такая вось атрымалася „рэабілітацыя”.

Вельмі зьдзіўляе пасіўнасць дзесяткаў тысячаў бацькоў беларускіх дзяцей. Яны, падобна, не задумваюцца, навошта чужия людзі забіраюць ад іх малых і трymаюць іх у ізаляцыі на працягу доўгага часу. Самае галоўнае, што пасыля гэтага дзеці вяртаюцца дахаты і не дэманструюць лепшага здароўя. Трэба прызнаць, што рэжым і на ўжывае слова „аздараўленыне”. Бацькі, на жаль, не задаюцца пытаньнем: „А з чаго гэта такі навязыльны гуманізм? У Італіі адпачываць дзецям забаранілі, а на „рэабілітацыю” го-ніць прымусам?”

Калі авбаліцца антынародны рэжым, съледства і суд будуть высьвятляць, каму спатрэблілася гэта ізаляцыя нашых дзяцей. Будзе выкрыта, якія экспэрыменты праводзіліся над малымі беларусамі, куды паступалі дадзеныя па „вялікай папуляцыі чарнобыльскіх раёнаў” (як выказваюцца ў Маскве спэцыі ад „мірнага атама”).

**Янка Базыль**

## НАБЕГІ НА ЎСХОДНЯЙ МЯЖЫ

Трэба прызнаць, што БТ зрэдку выдае праўдзівую інфармацыю пра беларускую речайснасць. 24 сінэжня мінулага году яны паказалі тэматычны разартаж пра аўтакантрабанду. У апошняя месяцы сапраўднай проблемай сталі ўгоны будаўнічай тэхнікі з Беларусі ў Расею. З будпляцовак, гарадзкіх і калгасных аўтабазаў злодзеі гоняць у бандыцкую дзяржаву аўтакраны, бульдоўзэры, грузавікі, бетонамяшалкі і падобнае. БТ паведаміла, што, напрыклад, за магутны аўтакран у Москве можна атрымаць да 80 тысячаў даляраў. Выказвалася і міліцыйскае начальства Magіleўшчыны і Віцебшчыны, наракала на „празрыстую” мяжу з Расей. Паўстае пытаннне: колкі яшчэ будзе існаваць гэтая мафійная „празрыстасць” на мяжы з ворагам-бандытам? Чаму на злойлены анівоздзін кантрабандыст? Чаму не разгромлены банды злодзеяў (самотнікі-ліхачы ня могуць арганізаваць такую маштабную дзеяйнасць)? Безумоўна, у наяўнасці арганізаваная сетка аўтамафіі, якая дзеянічае па абедва бакі мяжы. І ў гэтай сетцы заблытаны асобы з пагонамі і без пагонаў. Гніеньне прамаскоўскага рэжыму моцна съміярдзіц.

*Янка Базыль*

## МОЦНАЕ ДРЭВА АЛЬБО СЛОВА ЎДЗЯЧНАСЦІ

Аляксандар Міцкевіч – асока добра вядомая ў беларускім замежжы. Упершыню я ўбачыў яго ў 1996 годзе на агульнym сходзе Нью-Ёркскага аддэлу Беларуска-Амэрыканскага Задзіночання (БАЗА). Ён тады акурат узнічальваў гэты аддзел. „Гэта ж во, – думаю, – рыхтык Якуб Колас сядзіць, толькі вусоў няма”. Аказалася, што падабенства не выпадковае. Аляксандар Міцкевіч ёсьць пляменінкам брата Якуба Коласа, Mixасія Міцкевіча (пахаваны ў Нью Брансвіку ў штаце Нью Джэрзі). „Моцнае дрэва”, – думаю, гледзячы на яго знаёмае па-дзядзьку ablіčча, ў якім бачная была пячатка знакамітага роду. Лаўлю сябе на міжвольнасці, што заўсёды новаўбачанага чалавека ацэньява найперш па выразнасці і пластыцы ablіčча (прывычка з часоў заніцця фотамастацтвам), а потым ўжо даходжу да сэнсу.

З сэнсам у Аляксандра Міцкевіча якраз усё ў парадку і на вышыні. Гэта самавіты беларус пасылядоўны ў думках і справах, надзейны прадстаўнік коласаўскага роду. Я вельмі цаню гэту шляхецкую ліцьвінскую надзейнасць у людзях і адразу адчуў у ім роднасную натуру, свайго чалавека. „От нам з вамі, як са сваім, вы, як мы, дык адразу і разумеемся”, – казала мне камплімэнт некалі спадарыня Яніна Каханоўская (ужо не жыве). Умоўна, па духу я зацічуваю ўсіх гэтых людзей да фронтаўцаў. Тут і Каханоўская, і дачка яе Юля Андрусышына, і Антон Шукелойц (які запісвае сябе, між іншым, да беларускіх эсэраў), і іншыя, і, вядома ж Алесь Міцкевіч.

Што мне падабаецца ў шмат якіх людзях яго пакалення і ў ім асабістасці – гэта адказнасць парад Бацькаўшчынай і дзейнасць у падтрымку беларускай справы ў любых абставінах. Алесь Міцкевіч асабліва дацэнтавае арганізацыю і распаўсюд беларускай інфармацыі. У 1990-х ён выдаваў у Нью-Ёрку рэгулярны інфармацыйны бюлетэн „Весткі і паведамленіні”. Потым, калі ўжо па ўзросту адышоў ад кірауніцтва аддзелам БАЗА, ён заняўся іншай патрэбнай справай. Цікавая ідэя – арганізуваць своеасаблівую інфармацыйную пошту: выдаваў самадрукам, множыў на ксераксе і рассылаў па пошце ў канвертах у сотні адресоў інфармацыйны зборнік, які называў „Цыркуляр”. Я пра гэты плённы высілак А. Міцкевіча пісаў некалі ў „Беларускіх Ведамасцях” (2001 г., № 3 (33), сакавік).

Пасыль майго прыезду ў Нью-Ёрк у 1996 годзе, А. Міцкевіч доўга ня думай. У першай жа гутарцы са мной сказаў: „Ёсьць тут беларусы, якія жадаюць дапамагаць Народнаму Фронту і вам у вашай дзейнасці.” Праз нейкі час Алесь Міцкевіч знайшоў яшчэ сілы закласіці і падтрымаць ініцыятыву „Беларуская помач” (Белпом) альбо, як ён мне паведаміў, „Групу падтрымкі БНФ”. Ён сам рассылаў сябрам гэтай групы свой „Цыркуляр”, „Беларускіх Ведамасці”, копіі артыкулаў з БВ і іншыя матэрыялы. Так-



Аляксандар Міцкевіч, 2008 г.

(фота З. Пазняк)

сама ён арганізаў збор сродкаў на выданнe „Беларускіх Ведамасцяў” – часопісу, які стаў фактычна, ворганам БНФ у замежжы.

Аляксандар Міцкевіч, як і шмат тут хто зь беларусаў, упэўнены, што толькі пры наяўнасці моцных беларускіх рухаў, такіх, як БНФ, могуць адбыцца рэальныя палітычныя змены на Беларусі. Дзеля гэтага шмат хто зь беларусаў падтрымаў ягоную ініцыятыву і збор сродкаў. Найбольш шчодра і рэгулярна падтрымлівалі У. Набагез, П. Пікулік, М. Сагановіч. Ім належыцца найперш вялікая падзяка. У тыя часы „Беларускія Ведамасці” выходзілі па 8-10 нумароў у год. Усё гэта ў тым ліку, дзякуючы таксама і збору сродкаў, арганізаваным Аляксандрам Міцкевічам. (Цяпер БВ выходзяць ня больш трох нумароў на год. Адбылася змена пакаленняў у эміграцыі – і перамянялася становішча.)

Пра справы „Белпомачы”, дарэчы (пра ахвяраваньні), А. Міцкевіч даваў рэгулярную інфармацыю ў „Вестках і паведамленінях” і ў газэце „Беларус”. Але гэта ўсё ў мінулым. Як кажа разважліва і з добрым настроем сам Аляксандар Міцкевіч, „час не чакае і сваё бярэ”. У гэтым годзе ў лістападзе Аляксандар Міцкевіч спадзяеца закончыць ужо дзевяноста гадоў і пайсці на сotку. Як і раней ён жыве беларушчынай. Дык жадаю яму крочыць упэўнена, зычу здароўя і энэргіі! Няхай ягоны волыт, розум і дасьведчанасць і надалей служаць людзям на карысць нашай Бацькаўшчыны Беларусі.

*Зянон Пазняк*

22 сакавіка 2009 г.

## ЦЯЖКІ ЧАС

Клясычнае нацыянальнае адраджэнне, дзе б яно ні было, звязаеца да гісторыі, змагаеца за сцвярдженне нацыянальнай мовы, культуры і дзяржаўнай незалежнасці. Гэтак сама разыўваўся і беларускі нацыянальна-вызвольны рух. Але ёсьць выключная гістарычна асаблівасць беларускага змагання, якую я называў бы „беларускай (дакладней, літоўскай) трагедый”. Пачалася яна з таго, што ў XVIII ст. супраць вялікай літоўскай цывілізацыі (ВКЛ) і Польшчы аб’ядналася заходняя Эўропа (немцы) і ўсходняя Тыранія (Москва). Наша вялікая дзяржава перастала існаваць. Аднак мэта маскоўскага забору была ня проста павелічэнне тэрыторыі, а вынішчэнне нас як народа, разбурэнне культуры, ліквідацыя літоўскай адукцыі, рэлігіі, вытворчасці, землеўладаньня і сацыяльных вярхоў грамадства; наступны этап – русіфікацыя астатння насељніцтва. Па іхнім задуме, нішто не павінна было нагадваць пра Вялікае Княства, і ніколі ўжо не павінна была паўстаць Літва.

Сто гадоў каласальнай вынішчальнай дзеяніасці Масквы мелі вынікі; разбуральнікі прывялі, так бы мовячы, у контуры стан схему гістарычнага зынішчэння Літвы. На канец XIX стагоддзя была цалкам ліквідавана беларусская школа, асвета і адукцыя, была цалкам забаронена беларуская (ліцвінская) мова ў афіцыйным ужытку. Народ страціў сваю рэлігію (Вунію), сваю асьвечаную эліту (набілітэт) і сацыяльныя вярхі, назну краіны і назну сябе.

І тады настала ноч. Падкрэсліваю, „ноч” настала тады, калі людзі заўспіліся, як называюцца. Жыла вялікая народная культура, традыцыі, у масе сялян і мяшчан гучэлі старажытныя прыўкрасныя песьні, паўсюдна гучэла вялікая прыгожая мова, зямлю насялялі лагодныя съветлыя людзі, якія ў большасці не маглі ўжо адказаць на першаснае пытаньне: хто яны ёсьць. Менавалі сябе „тутэйшымі”, „мужыкамі”, „палешукамі”, „каталікамі” і г. д. – гэта быў далейшы шлях у магілу.

Беларускае (літоўскае) нацыянальнае адраджэнне, як і ў цэлым у Эўропе, узынікала на этнічнай аснове. Быў скарыстаны новы кансалідацыйна-этнічны тэрмін „Беларусь”, які напачатку з цяжкасцю засвойваўся ў цэнтральных і заходніх тэрыторыях ВКЛ, дзе ён раней, практична, не існаваў, але ўжо на пачатку XX стагоддзя новая назва стала ўсесагульной. Посьпех новай кансалідацыі быў хуткі і выніковы.

9 сакавіка 1918 года было аб’яўлена аб стварэнні **Беларускай Народнай Рэспублікі**, а 25 Сакавіка прадэкляравана яе незалежнасць. БНР, фактычна, прадэкляравала аднаўленыне Вялікага Княства Літоўскага ў межах пасяля 1569 года (акрамя былога Жмудзі, якая ў лютым таго ж 1918 года аб’явіла пра стварэнне незалежнай дзяржавы „Літвы”). Для Беларусі адчыніліся выдатныя перспектывы аднаўленыня дзяржаўнасці і нацыянальнага адраджэння. Здавалася, яшчэ крок – і здарыцца Боскі щуд, адрадзіцца спрavedлівасць гісторыі.

Што адбылося ў сапраўднасці – вядома. БНР разарвалі, падзялілі, расчлянілі па частках. Прыйтым, заўважце, зроблена гэта, як і ў XVIII стагоддзі, – тымі ж чужымі сіламі, плюс памылкова палітыка толькі што адноўленай Польшчы.

Справядлівасць мы адрадзілі толькі 25 жніўня 1991 года, калі малымі сіламі (у асноўным БНФ, але пры падтрымцы народа), удалося ня толькі вярнуць рэальную незалежнасць Беларусі, але і закласыі асновы будаўніцтва незалежнай дзяржавы.

Дык у чым жа „Беларуская трагедыя”? Яна ў пэрманэнтна стражаным часе, у стражаным, скрадзеным, абрабаваным, адабраным беларускім часе незалежнага і вольнага разыўцца. Адсутнасць гэтага часу загамавала, затрымала наша нацыянальны рух і, галоўнае, – не дазволіла сінтэзацію съведамасці пакаленіяў мінулае і цяперашніе, новае і гістарычнае, Літву і Беларусь, Вялікае Княства і Рэспубліку Беларусь. Сінтэз мусіць мець ня толькі сутнаснае (мастацтва, гісторыя, навука, культура і г. д.) але, перш за ўсё, фармальнае выяўленне ў Канстытуцыі, сымвалах і ў назве краіны (якая можа стаць поўчай і кароткай з дадаткам, сутнасным азначэннем і г. д.).

Жышцё не стаіць на месцы. У 1918 годзе стартавалі вольная Польшча, Беларусь, Летувія. Нашыя вольныя суседзі пайшлі наперад у сваім нацыянальна-культурным разыўцца. Для беларусаў жа час спыніўся на

73 гады, і ня толькі спыніўся – быў адкручаны назад у „тутэйшасць”, у „мужыкоў” праз вынішчэнне і мільёны ахвяр. Ніхто ня стаў чакаць, пакуль мы ўсаскрэснем, і кожны з суседзяў патрактаваў нас, нашу „бясхозную” гісторыю і культуру так, як лічыў сабе зручным. Пад бальшавіцка-маскоўскай акупацыяй забаронена было ўсё: і ВКЛ, і Вунія, і БНР, і Адраджэнне. Нават слова гэтыя былі забаронены і лічыліся „ілжывымі” буржуазно-нацыоналістичкими терминамі”.

25 жніўня 1991 года – гістарычны паварот у лёссе Беларусі. За тры гады, нават ня маючы народнай улады, краіна стала падымацца з каленяў, пачало разыўвацца нацыянальнае мастацтва, тэатр, літаратура, імгненна адрадзілася беларуская школа, беларуская гістарычнае навука, паўсюдна годна загучэла беларуская мова.

Зь ліпеня 1994 года – унутраная акупацыя ўлады ў Беларусі (пры падтрымцы Рәсей) прамаскоўскімі сіламі, антынацыянальная палітыка, антыбеларускі рэжым, аўтарытарная дыктатура. Зноў вынішчэнне ўсего беларускага, зноў ліквідацыя беларускіх школаў, сымвалу, фальсіфікацыя гісторыі, задушэнне мовы. Зноў спынены і стражаны час нацыянальна-культурнага разыўцца. Прыйтым Беларусь ня тое што спынілі на мэнтальным узроўні 1994 года, не – яе апусыцілі глыбока ў 80-я, у СССР, на ўзореньне эпохі маразму позніяга Брэжнева.

Нашыя меншыя суседзі ўжо даўно ў НАТО, у Эўразіязе, у Шэнгенскай дамове, у цывілізаваным съвеце, у нацыянальным вобліку і способе жыцця.

А мы.., дзе мы? Вось што азначае трагедыя стражанага часу, якая сталася трагедый Беларусі.

Я называю гэта трагедый, бо трагедыя – гэта такая зява, якая заканчваеца перамогай духу. Перамога народнага духу ня дасыць нам загінуць. Спыніца ісіфаў залом. У цяжкім часе, у якім мы цяпер жывём, адна з задачаў здаровых і жывых людзей – спрыяць нацыянальнаму захаванью і ўзвышэнню народнага духа.

Гэты „цяжкі час”, відаць, стане імем назыўным, бо мы ніколі ня мелі яшчэ ўнутранай акупацыі, унутранага антыбеларускага рэжыму. Гэта зява фармальна новая для грамадства, і шмат хто на сённяшні дзень ня можа зразумець, што адбываецца, чаму гэты рэжым звязаўся з Москвой, нішчыць мову, культуру, гандлюе суверэнітэтам і душыць народ. Але і на ў гэтым яшчэ справа. Мы, беларусы, нават у самыя змрочныя часы, калі нас расстрэльвалі тысячамі, адбіралі зямлю ды везы ў Сібір, мы ніколі дагэтуль не перажывалі нацыянальнай ганьбы, роспачы за сваё бясьцільле, за аপатыю і прыніжэнне, сораму за тое, што робіцца ў нашым доме. Яшчэ ніколі ніхто гэтак гнусна і подла, нахабна, штодзённа не пляяваў нам у твар.

Гэты час ня мінецца, відаць, бясыльдна. Мы павінны будзем потым зрабіць захады на будучыню з праекцыяй на пакаленін, каб ніколі тое, што ёсьць цяпер, не паўтарылася больш у Беларусі. Мы мусім потым зрабіць ня толькі палітычны, але й маральны, метафізічны аналіз зявы, якая, зрешты, ня новая ў съвеце, калі да ўлады прыходзіць цемра, зло, якое ўсьведамляе сябе злом.

Прамаскоўскі рэжым на Беларусі ў чарговы раз прадэмантраваў людзям гэтак жа, як некалі антычалавечыя рэжымы ў Нямеччыне і ў Рәсей, што адбываецца з грамадзтвам, калі да ўлады прыходзіць цемра, бескультур'е, пэрыфэрыйнае думаныне, асобы, апантаныя фобіямі і ідэямі-фікс. Тады дно робіцца верхам, і ўсё добрае, чыстае, съветлае – глуміцца па вызначэнню.

Для беларускай нацыі і культуры гэта вельмі небясыпечны і надзвычай разбуральны рэжым якраз tym, што зынішчэнне нацыянальнага духа, нацыянальны віталынісці народа ёсьць ягонай палітыкай і мэтай, пагрунтованай на маніяканій падсъведамасці аднаго чалавека, які апынуўся на вяршыні ўлады. Зададзенасць гэтай мэты (ліквідацыя нацыянальнай тоеснасці народа) вынікае ня толькі з дзеяньняў і заявай рэжыму, але і з наўпроставых выказваньняў галоўнага выканануць. 2-га сакавіка 2006 г., напрыклад, на так званым „усебеларускім сходзе” Лукашэнка заяўіў перад усімі: „Я абараняю не сябе. Я ўжо наеўся гэтай улады. Для мяне вельмі важна паставіць моцную крапку ў гэтым жыцці, каб нікому, хто прыйдзе пасяля мяне, не захацелася павярнуць назад краіну. Каб краіна ішла гэтай дарогай” і г. д. (Страшна нават уявіць, каб Беларусь засталася ў гэтым маразме – „ішла гэтай дарогай”.)

Палітыка цяперашнягя рэжыму адкрыта антыбеларуская і простая, як сякара. Але людзі, які ўжо страцілі нацыянальную тоеснасць, на ўстане (як ні дзіўна) відавочнае – бачыць. Як і сто гадоў таму, мы сутыкнуліся зь неабходнасцю тлумачыць людзям прастыя рэчы нашага на толькі народнага, але і этнічнага існаванья.

З гэтых „простых рэчаў” галоўным ёсьць вяртанье ў съведамасць людзей стручанага першаснага, менавіта: *тэрба каб чалавек валодаў ацначным вылуччынем чужога і каштоўнасным усьведамленнем свайго*. Этнас, як вядома, не ўзымае, калі не існуе калектыўнага ўсьведамлення *сваіх і чужых*, (альбо – *ворагаў і сваіх*). Адпаведна і нівеліроўка (асіміляцыя) этнаса магчымы толькі пасля разбурэння калектыўнай ацначнай катэгорыі „*чужых*”. Не ўсялякая імпэрская палітыка дзейнічае съведама на этнічным узроўні, але ўсялякая палітыка асіміляцыі накіравана на тое, каб разбурыць (зьмікшыраваць) гэтую мяжу пасля разбурэння культуры (зьнішчэнне мовы і культуры – першы этап прымусовай асіміляцыі).

Нацыянальная палітыка расейскай імпэрый і яе клону (СССР, РФ) – гэта якраз самая што ні ёсьць гвалтоўная, дзікая русіфікацыя. За амаль дзве сэсіі гадоў калінінізму (асабліва за часы СССР) маскоўская палітыка на Беларусі пакінула свой сълед. Насельніцтва і пакаленне новай незалежнай Беларусі павінна б было як найхутчэй зразумець пэрманэнтную чужасць і небяспеку, якія зыходзяць ад расейскага імпэрыйлізму. Гэтае веданье аб авязкове (з'яўляецца, як кажуць, катэгарычным імпратывам) дзеля нармальнага існаванья незалежнай Беларусі. Калі *у́сьведамленне „калектыўнага чужоземца” як пагрозы і крыніцы небяспекі* на вернецца цалкам у палітыка-этнічную съведамасць беларусаў, тады застасцца і працягвацца параліч нацый і неадэкватная рэакцыя на сваю нацыянальную съмерць.

У часы расейскага генацыду 30-х гадоў мінлага стагоддзя гэта выявілася лапідарна даслоўна. Тысячы беларусаў, якіх расстрэльвалі ў Курапатах, казалі перад ямай, напоўненай трупамі, адолькавую фразу – пыталіся ў катату: „За што?” Ніхто з іх не разумеў, што іх забіваюць за тое, што яны беларусы, бо забойцы гаварылі ўфімізмам („ворагі нарада” і т. п.). Многія, съведкі расстрэлаў, з якімі я гаварыў у 80-х гадах, зідзіўляліся: „Ну, няхай бы (маўляў) немцы, а то ж свае”.

Ні мільёны замардаваных ды расстрэляных беларусаў, ні съведкі расстрэлаў так і не зразумелі, што адбылося, хто і чаму расстрэльваў. Гэта гісторыя, якая выклікае ў мяне здрэнцвеньне.

Калі немцы (фашисты, значыцца) зьнішчалі габрэяў, то яны (габрэі) ведалі, „за што”. За тое, што габрэй. Ішлі ў газавыя камеры, як на ахвяру Апакаліпсісу. Халакост ускальхнуў чалавецтва, згуртаваў усіх габрэяў. Трагедыя скончылася перамогай духа.

Тым часам у курапацкіх магільных ямах, на ўскапанай, палітай крывёю зямлі Курапатай нашчадкі расстрэляных беларусаў па сёньняшні дзень п'юць гарэлку, смажаць шашлыкі ды ламаюць крыжы.

Вось што такое *нівеліроўка этнічнай съведамасці і нераспазнаныне чужых*. Асьветніцкая задача дзейнасці Народнага Фронту – дапамагчы сучаснікам разабрацца ў прычынах напага людзкога нацыянальнага цярпення і съмерці. У 1993 годзе я напісаў артыкул на гэтую тэму „*Аб рускім імпэрыйлізме і яго небяспекы*”. Матэрыял трапіў у „яблычка” – пачаўся ўсяленскі расейска-гэбісцкі лігант (напэўна, зямля паплыла ў іх з-пад ног). Ахвярам знялі павязку з вачэй, і русіфікаты запанікалі.

Цяжкі час небяспечны сваім наступствамі. Кожны кароткі пэрыяд адраджэння мяў свае дасягненыні і свой уздыム духа. Кожны дойгі пэрыяд нішчэння нарада пакінуў свае разбуральныя і часта – неаднаўляемыя руіны, але ў прынцыпе ўсё добрае, здольнае і жыцьцёвае можа мець працяг.

Савецкі пэрыяд акупацыі ліквідаваў селяніна-гаспадара, але пакінуў яшчэ беларускую вёску зь беларускім школамі і насельніцтвам. Цяжкі час адмысловай палітыкі (аграгарадкі, калгасная сістэма, ліквідацыя асяродкаў адукцыі і культуры), практична, ужо ліквідаваў і гэтую рэшту этнічнай крыніцы наці.

Цяжкі час – гэта на толькі паслядоўнае зьнішчэнне ўсяго беларускага, гэта ёсьць улада цемры і хамства, непавагі да чалавека, зідзеку над съветным, чыстым і добрым. Цяжкі час – гэта масавае паталягічнае п'янства, гэта разбурэнне нармальнай лексікі, абніжэнне нораваў і культуры, страста весяльосці і добрых людзей. Гэта час панурага чалавека.

Безумоўна, міне гэты час, і ў памяці съветлых пакаленняў беларусаў ён застанецца як кур’ез ці мо’к як кашмарны сон, які непрыемна ўспамінаць; ці як прыклад таго, як нельга жыць, як нельга маўчаць, як нельга не шанаваць Беларусь і аддаваць уладу ў руکі чужых і цёмных людзей.

Гэты час яшчэ працягваецца, але ён ужо мёртвы, і толькі па інэрціі коцца ў дол. Наперадзе новая Беларусь. І нішто на спыніць яе хады.

**Зянон ПАЗНЯК**

1 сакавіка 2009 г.

## ПАНАВАНЬНЕ ЦЕМРЫ

Улада цемры характарызуецца, перш за ўсё, нянявісьцю. Нянявісьць – сутнасць яе існаванья. Улада цемры вечна змагаецца зьнейкім і за нешта. Гэта „вечны бой” і вечная нянявісьць, пакуль будзе існаваць аб’ект улады – народ і сама гэтая ўлада.

Улада цемры – гэта зьнішчынне лепшых і апаганьванье святога, гэта сацыяльная парапонія, якая пранікае ў дачыненьні. Самая адмоўная сутнасць такай улады ёсьць тое, што *на паверхню грамадзкага жыцця яна ўздымае чэрнь, мразь духа, выцягвае навонікі ѹёмныя інстынкты чалавечай натуры*. Расейскі бальшавізм тое наглядна прадэмансістраў.

Цемра фармуе грамадзтва па свайму вобразу і падабенству, дзе нормай становіцца зідзек і таптанье годнасці чалавека; мерай такіх дачыненій рабіца съмерць. Ня кожны чалавек можа стрыываць прыніжэньне асобы, ганьбаванье гонару і несправядлівасць цемры. І чэрнь адчувае гэта, у яе ўзымае азарт перасьледу і дабіванья; дрэн пачынае ўяўляць сябе моцнай, рабіца вынаходлівай, пакуль не растопча альбо не загоніць душу ў магілу.



Вайсковая парапонія. Генэрал рапартуе перед пазашлюбным дзіцёнкам Лукашэнкі.

Колькі такіх растаптаных, колькі такіх маўклівых статыстычных съмерцяў панес наш народ! Памятаю, летам 1998 года самаспаленне ў Наваполацку адваката *Аляксея Філіпчанкі*, страшную съмерць *Юрыя Бабуджысея*. Цяпер вось з-за жорсткага і сумніўнага прысуду скончыла жыцьцё самагубствам у Салігорску – *Яніна (Яна) Палякова*. Зідзек над беларусам, над чалавекам адбываецца штодзённа, паўсяднна. Душыць і прыніжае, ганьбаваць і душыць, ілгачаць і душыць, зьневажаць і душыць – вось пісіхалягічны комплекс улады цемры, самасцвярдження нікчэмнасці і панаванья хама.

У канцы 90-х гадоў былы старшыня Вярхоўнага Савета С. Шарэцкі расказаў мне, як яшчэ напачатку лукашэнкавага „прэзыдэнцтва” запрасіў яго Лукашэнка „правесьці ўрэмя”. Не, ня ў лазню папарыцца (як любіла савецкая намэнклatura), а папрысунтічай пры расстрэле забойцаў, сказанных на съмерць, і паглядзець, як будуць расстрэльваць. Ашарапаны Шарэцкі



(фота са стар. „беларус”)

„Колька” (маецца на ўвазе пазашлюбнае дзіця Лукашэнкі), скульптура да вайсковой вучэльні – „мастакі” дурдом у Менску.

ад Фройда, ад комплексу непаўнавартаснага дзяцінства.

Тут съядомая дэмантрыя непрынцыя народнай маралі, публічнае сцвярджэнне збочанасці свайго шчарбатага жыцьцёвага ўзору як нормы жыцьця. Пяцігадовага пазашлюбнага хлопчыка ён аўтаматично пераймальнікам сваёй (нелегальнай ужо) презыдэнцкай улады, шыночы дзіцяці форму галоўнакамандуючага і перад ім рапартуюць, становіцца навыняжку генэралы.

Да публічнай паранойі прывыкаюць, відаць, як да болю, – інакш чым можна растлумачыць гэтае нашае „маўчанье травы”? Ніколі ня думалася, што фантасмагорыі Маркеса („Восень патрыярха”) так адэкватна ўвасобяцца ў нашай рэальнае беларускай (далёкай ад Лапінскай Амерыкі) рэчаіснасці. Ажно так яно ёсьць, і ўсё гэта – на фоне апаты і маўчанья краіны, дзе нішчачца жыцьці і душы.

Давядзенне да самагубства як азначэнне злачынства адлюстрравана ва ўсіх нацыянальных кодэксах права і заканадаўствах цывілізаваных краін. Зразумела, што ў справе самагубства Яніны Паляковай вінавайцы будуть адкручвацца, звольваць усё на яе побыт, на яе эмацыйнасць ды асаблівасці псіхікі і, магчыма, адкруціцца (да пары). Але справа мусіць быць абавязкова ўзбуджана, яна не павінна падлягаць задаўненню. Ніхто не павенен пазбегнуць адказнасці за съмерць чалавека.

Веданыне эмацыйнасці ахвяры і маніпуляцыі ёй ёсьць абцяжарваючы мі адставінамі для злачынцы, а не для ахвяры. Нават калі б ахвяра была псіхічна хворай, выкарыстаныне гэтай асаблівасці асобы дзеля штурхання яе на съмерць ёсьць суперподласцю забойцы, што таксама павінна кваліфікацца як абцяжарваючыя адставіны ў здзяйсненні злачынства. (Гэта я з нагоды розных допісаў у Сеціве людзей, якія падаюць інгатыўныя звесткі пра Палякову і якія, у дадзеным выпадку, фактычна, ня маюць цяпер значэння) Я ўжо не кажу пра антыбеларускі рэжымны друк, бо добра ведаю яшчэ з камуністычных часоў ягоную функцыю і задачу: іграць і гадзіць у душу чалавекам, і назва тая ж, як быццам з труны – „Советская Беларусь”.

адмовіўся. „А напрасна, Семён Георгіевіч, інцэрэнса, ані жэ после пулі ешо немнога жывут, трэпыхаюцца”, – заўважыў суразмоўца.

Такое ёсьць гэтае паралельнае перавернутае існаваныне. Мянене тое, аднак, не здызвіла. Сутнасць гэтай асобы мы добра бачылі яшчэ ў пачатку 90-х, калі былі ў Вярхоўным Савеце. Шакавала і ўразіла іншае: шлях, якім вялі яго да ўлады. Гэта, ізноў жа, шлях нянявісці. „Всех посажу”, „усем по заслугам”, „варов в тюрьму”, „жульё в тюрьму”, „катэджы атбером”, „награбленнае вернём”, „я нішчый” і г. д. Цемра дэклараўала перадзел маймасці ў сваю карысць, але гэтая „мараль” (усіх пакараць) задавальняла людзей. І нікога не цікавіла сапраўдная чалавечая мараль: чаму не жыве з жонкай, якія адносіны ў сям’і, па якому праву зьбіваў калгасынікай, як пазбегнуў турмы і г. д.

Ніхто не задаваў пытаньня ў потым, чаму першая службовая асoba дзяржавы на віду ўсяго грамадзтва жыве ў блудзе, як зьявілася пазашлюбнае дзіця (гэта пры жывой жонцы), як блудадзея выгнаў матку гэтага дзіця, уласным „хаценнем” пазбавіўши яе мачырынства, а дзіця – маткі. Гэта вам не распутны флірцік з Монікай Левінскай (які, дарэчы, абурыў увесы съвет); у гэтым ёсьць нешта ад д’ябалшчыны і нешта

руссія”, – і людзі тыва ж. Чвэрць стагоддзя таму П. Якубовіч (цяперашні рэдактар „Сов. Бел.”) па заказу КПСС гадзіў у друку на беларускую моладзь, на калідоўнікаў у Менску, на беларуское Адраджэнне, папісваў гносыя пасквілі. Зірк – аж жыў курылка, і цяпер папісвае: на Палякову накагаў (за дзень да яе съмерці), заганяе людзей у пятлю, каламутная гразь.

Самагубства Яніны Паляковай і злачыннае злачынства лукашыстаў уздымае на новае, але вельмі важнае пытаньне метафізічнага кшталту. Як трактаваць съмерці ахвяры ў хрысціянскім сэнсе: як суйцід ці як забойства праз суйцід? Гэтае пытаньне паўстае незалежна ад суду. Пэўна, што съвятыя вырашаюць па фармальным характары съмерці. І ўсё ж такі, усё ж: хто вінаваты ў такай трагедыі людзей, што не згаджаліся з цёмным рэжымам? Хто вінаваты ў заўчастай съмерці **Васіля Быкава**, якога заманілі ў Беларусь і лячылі заведама не адпаведна? Хто вінаваты ў съмерці **Генадзя Карпенкі**, эпікрай хваробы якога ведалі добра і падсыпалі ў каву, відаць, не Палёнія-210, але таго, чаго хапіла яму, каб праз тыдзень памерці? Хто вінаваты ў нацыянальнай духоўнай съмерці тысячаў беларусаў? Хто вінаваты ў гэтай ганггрэне абыякавасці і страху, што паралізавала людзей? Рытарычны пытаньні. Але скора мы мусім, павінны, дадзім на яго справядлівы адказ.

**Зянон ПАЗНЯК**

8 сакавіка 2009 г.

## „ПАКУЛЬ ІСНУЕ РЭЖЫМ ЛУКАШЭНКІ, НІЯКОЙ ЛІБЭРАЛІЗАЦЫІ НЯ БУДЗЕ”

Сваё меркаваныне пра візыты ў Беларусь прадстаўнікоў Эўразійзу выказвае старшыня Кансерватыўна-хрысціянской партыі БНФ Зянон Пазнняк.

**Пазнняк:** „Найбольш важным візытом у Беларусь з боку Эўразійзу быў візит Хавіера Саліны, і звязаны ён перш за ўсё з пытаньнем запрашэння Лукашэнкі ў Прагу. Саліна шукаў у Менску нават мінімальных аргументаў, каб такое запрашэнне можна было апраўдаць. Мы бачым з боку Эўразійзу тыповую прагматычную палітыку. Яна была такай увесы час, толькі цяпер з яе скінулі дэмакратычны камуфляж і загаварылі наўпрост з дыктатарам. З гледзішча геапалітыкі, супрацоўніцтва з Эўропай і ўздел ва Усходнім партнэрстве нам выгадны і патрэбны. Але, на жаль, гэта не наша палітыка, на мы яе вядзем. Гэта палітыка Эўропы, якую яна праводзіц з выгодай для сябе, коштам нашых народных інтэрэсаў. Мы будзем плаціць вельмі вялікую цену за гэту палітыку. Пакуль што гэта выглядае так. І невыпадкова шмат у каго з беларусаў узүнкаюць асацыяцыі з Мюнхэнам і з Аншлюсам 38-га году. Тады, каб заспакоіць Гітлера, здалі Аўстрою і Чэхаславаччыну. Цяпер, каб забясьпечыць свае інтэрэсы, здаюць дэмакратыю ў Беларусі, прыкрыўшы очы на тое, што робіць рэжым у Беларусі. Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Эўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнасыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову, з нападамі міліцыі на кватэру былога дэпутата Вярхоўнага Савета Аксаміта і з рабаваннем яго дэпутацкага архіву, з арыштамі ў Ваўкавыску, са збіцьцём міліцыяй моладзі ў Менску, і г.д. Гэта будзе знак для Лукашэнкі, што так рабіць – можна, і што гэта не перашкаджае Эўропе супрацоўніцаў з рэжымам. Гэта чэмбреленаўшчына. Але вінаватыя ў такім стане рочаў найперш самі беларусы. Наша грамадзтва ў цэлым пакуль што не праяўляе асэнсаванай волі да барацьбы за свае інтэрэсы, за гонар і гордасць. Таму спадар Саліна нас можа і на ўлічваць у сваёй партытэры. Гэтае становішча нам трэба перамяніць, і ёсьць надзея, што мы яго пераменім. Што датычыць Лукашэнкі ў Эўропе, то наколькі я яго ведаю, на нейкім этапе справа скончыцца скандалам і гнеўнымі філіпікамі Лукашэнкі ў бок Захаду. **Карэнэндэнт:** Цяпер шмат гавораць пра новыя тэндэнцыі ў палітыцы афіцыйнага Менску, якія ўжо займелі назоў „лібэралізацыі”. У свой час у СССР працэсы сярэдзіны 1950-ых атрымалі назоў „адлігі”, а ў канцы 80-ых мы памятаем „перабудову”. Цяпер – „лібэралізацыя”. Ці дае гэты пра-

цэс нейкія спадзянаны для Вас як для палітыка? **Пазьняк:** Перабудова ў СССР – гэта быў унутраны працэс, у Беларусі адбываецца зусім іншае. Тут тактыка самазахаваныя антыдэмакратычнага рэжыму ў адказ на перамену тактыкі Эўропы. Ніякай лібралізацыі няма. Наадварот. Цяпер Лукашэнка стаў больш жорстка праводзіць палітыку ў дачыненіі да нязгодных з яго рэжымам (да пратэстнай моладзі і іншых), арышты апошняга часу і зьбіцьцё пра гэта съведчаць. Бо ён выдатна ведае, што палітыку на збліжэнні праводзіць Эўропа, гэта трэба Эўропе, і ён хоча пайсыці ў гэтую Эўропу з гэтым рэпресіўным багажом. Ён хоча, каб яго прызналі, каб гэта стала нормай. Фактычна, Эўропа за свае геапалітычныя інтэрэсы заплющвае вочы на палітыку рэжыму, на нашыя нацыянальныя інтэрэсы, на зыншчэнні мовы, парушэнне правоў чалавека. Але паўтараю: уся справа не ў Эўропе, уся справа – у нас саміх, у тым, што нашае грамадства на гэтым этапе страціла волю да барацьбы. Гэтую волю трэба здабыць. А пакуль існуе рэжым – ня будзе ніякай лібралізацыі. Гэты рэжым антынародны, антыбеларускі, і ўвесь яго інтэрэс – ўтрымацца пры ўладзе. У гэтым і палягае яго палітыка балансаваныя паміж Эўропай і Масквой”.

*Інтэр'ю зрабіў С. Навумчык (радыё Свабода)*

## РАЗБУРЫЛІ КНІЖНУЮ КУЛЬТУРУ

Пасля навагодніх сьвятаў па ўсіх каналах рэжымнай гэбелісаўшчыны раз-пораз выдаюць гуманітарныя заклікі, Заклікаюць „ратаваць бібліятэкі”. Гэта значыць, грамадзяне павінны б несьці свае кнігі ў раённыя і абласныя кнігасховішчы, бо там усяго не хапае. Нядайна паказалі тэлесюжэт пра драматычны стан у музычна-нотнай бібліятэцы сталіцы. Запіленая кружэлкі, дапатонтыя магнітафоны і г.д. Людзі шануюць кнігу, але задаюцца пытаньнімі. Навошта тады было кідаць сотні мільёнаў долараў на пабудову Чупачупса („Нац. бібліотекі”) на ўскраіне Менску? Навошта было ствараць гэты раскошны кашмар? Тым больш, стала вядома, што рэжым прадэмансстрраваў у Чупа-чупсе ўсю свою жлобскую фантазію. Аказваецца, у адным комплексе з чытальнімі залімі і кнігасховішчамі знаходзяцца рэстаран, танцзала, саўны, спортзалі для культурыстаў, зала для рэжымных „палаў”. Такога ня ведае сусветная практика. Людзі заўсёды чыталі кнігі ў адным месцы, а мыліся аголенымі ў іншым месцы. „Клопат пра культуру” мазгамі і рукамі рэжымных хамаў прывёў да трагічнага стану беларускую кніжную культуру.

*Янка Базыль*

## НАЗВАНЫЯ ІМЁНЫ КУРАПАЦКІХ ВАНДАЛАЎ

На мінулым тыдні (пачатак студзеня) была спыненая крымінальная справа супраць вандалаў, якіх затрымалі ў Курапатах сябры КХП – БНФ ў той час, калі хуліганы валілі крыжы. (Іншага ад рэжыму нельга было і чакаць.) Якую выснову з гэтага трэба зрабіць людзям, для якіх Курапаты ёсьць съвітым месцам? – пытаеца карэспандэнт радыё. -- Працягваць патрулюваць урочышча? Спрабаваць высьвятляць імёны вандалаў і імёны тых, хто даваў такія загады?

Зянен Пазьняк: “Выснову трэба зрабіць такую, што прамаскоўскі рэжым у Беларусі зацікаўлены ў зыншчэнні Курапатаў і стымулюе, падтрымлівае вандалізм. Ніхто наўпраст загадаў вандалам не даваў, інакш бы вандалы маглі закласці заказчыкаў. ГБ гэта робіць праз агентуру ўплыву. Агентамі ўплыву маглі быць сябры, настаянікі і нават бацькі вандалаў.

Што датычыць высьвятлення імёнаў вандалаў, то няма пытання. Вось іхнія імёны і дадзеныя. Першы вандал – Астрэйка Павал Андрэевіч, нарадзіўся 29 сінтября 1990 году ў Ніжневартайску Цюменской вобласці, Расея. Жыве: Менск, вул. Гамарніка, 20, корп. 1, кв. 123. Бацькі: Астрэйка Андрэй Сяргеевіч і Астрэйка Святлана Уладзіміраўна. Другі вандал



Сябры КХП – БНФ аднаўляюць крыжы ў Курапатах пасля нашэсця вандалаў 2008 г.

– Шышко Вадзім Дзмітрыевіч, нарадзіўся 7 чэрвеня 1992 году ў Менску. Жыве: Менск, вул. Мірашніченкі, 47, кв. 172. Бацькі: Дзмітры Анатольевіч Шышко і Алена Фёдаравна Шышко.

На пытаньне, што рабіць, адказ такі. Трэба патрабаваць, каб ворганы рэжымнай ўлады выканвалі законы. Ёсьць два шляхі – працэсуальны і грамадска-палітычны. Трэба выкарыстаць абодва.”

*-інф.-*

## ПАГРОМШЧЫКІ КУЛЬТУРЫ

20 сінтября 2008 г. Нідэрляндская газета „Het Volk” паведамляе, што падчас рамонту бруку ў дацкім горадзе Дамэ былі знайдзены прадметы эпохі сярэднявечча. Археёлагі началі рэгулярныя раскопкі і знайшли шраг металічных прадметаў, сярод іх прыгожы цацкі для дзяцей.

Наш камэнтар: Ва ўсім цывілізованым съвеце як толькі адбываецца выпадкова адкрытыя старажытнасці, людзі выклікаюць археёлагі, і тыя вядуть нетаропкія дасыльданні глебы. Выключэннем з гэтага правіла з'яўляецца „навука” антыбеларускага рэжыму. Адзін з выразнейшых прыкладаў – „рэстаўрацыя”-разбурэнне Нісьвіжскага замка. Варвары ад культуркі нагналі на гістарычную зямлю экскаватораў, гналі рабочых у атакі на аб’ект, абы пасыпець у „прызначаны тэрмін”. Нанесена шкода архітэктурнаму образу замка. Чаго вартыя, напрыклад, „істінно рускіе” элемэнты на замкавай вежы, якія называюцца „кокошнікі” (іх ніколі не было на беларускай вежы)? Экскаваторы мясілі зямлю, не зважаючы на культурныя слай. Нелегальная (або „чорная”) археёлагі назіралі з гэтых адвалоў процыму каштоўнейшых гістарычных прадметаў: упрыгожванні, зброю, кулі, кафлі і г.д. Рэжымныя арганізатары гэтага пагрому абавязкована будуть прысягнуты да крымінальнай адказнасці ў дэмакратычнай Беларусі. Гэтага нельга дараваць ніколі.

*Юрка Марозаў*

## СТУДЗЕНЬСКІ СОЙМ

18 студзеня сёлета ў Менску адбыўся чарговы Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ. Сойм заслуҳаў выступ сп. Зянона Пазьняка, Старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ, „Народны выхад з крызісу – ліквідацыя рэжыму” (публікуеца).

З дакладамі аб палітычным і сацыяльна-эканамічным становішчы ў Беларусі і ў съвеце выступіў сп. Сяргей Папкоў, намеснік старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысціян-

скай Парты – БНФ. Не прамінула яшчэ й месяца пасыль нашага зьезду, што адбыўся ў сіненкі 2008 г., а колькі падзеяў разгарнулася за гэты час. Многія людзі адчуваюць, што тэмпы разъвіцця падзеяў, іх напружанасьць і энэргія нагадваюць лёсавызначальны для Беларусі і іншых нароўдаў 1991-шы год. Аналіз паказвае, што жульніцкая авантура рэжыму з абвалам нацыянальнай валюты рыхтавалася заранё і загад на абвал паступіў менавіта з Москвы. Пра гэта заранё ведалі колы, блізкія да рэжыму, і банкаўская структуры. Ведалі таксама многія ў Москве, адкуль цэлымі цягнікамі прыезджалі дзялкі, каб выкупляць даляры, якія мелі ў Беларусі штучна заніжаны курс. Перад новым годам рэжым прымусіў прадпрыемствы здаць у банкі іхныя валютныя рэзэрвы. 2 студзеня настаў абвал і на гэтым няшчасці мільёнаў беларусаў згаданыя колы добра нажыліся. Так дзейнічае не нацыянальны ўрад, а класічны акупацыйны, чужы рэжым. Людзей абраўвалі, беларускай эканоміцы быў нанесены магутны ўдар. Дэмагагічная пропаганда рэжыму звольвае ўсе проблемы на „крызіс у сівеце, які пачаўся ў Амэрыцы”. Такім чынам нашых людзей спрабуюць дэзырентаваць і заблытаць, злодзеі спрабуюць зыняць з сябе адказнасць за злачынства. Але гэта ім ужо не ўдаецца ў поўнай меры. Людзі адварнуліся ад антыбеларускага рэжыму, не жадаюць удзельнічаць у яго пэўдавыбарчых авантурах і ратуюца, не зважаючы на фальшывыя тлумачэнні і заклікі рэжымнай пропаганды. Прыкметна, што ў апошні час усе перамовы паміж прадстаўнікамі антыбеларускага рэжыму і імпэрскай Москвой праводзяцца за зачыненымі дзвіярмі. Ад нароўда схавана праўдзівая інфармація аб рашэннях, прынятых на гэтых перамовах. Аднак, паводле дзеяньняў рэжымнай пропаганды, якая мабілізавала па ўсёй Беларусі тысячы сваіх агентаў уплыву („стукачоў”) зразумела, што наступным крокам па разбурэнню беларускай эканомікі і дэзырентаваніі Москва заплянавала ўвядзенне ў Беларусі рускага рубля. Гэта дазволіла б імпэрскім структурам фактычна бясплатна захапіць беларускія прадпрыемствы і пакінуць наш народ жабракам на ўласнай зямлі. Неабходна тлумачыць людзям злачынныя хактарты гэтых дзеяньняў і плянаў і арганізоўваць супраціў гэтай паўзучай акупацыі.

Гэтыя падзеі ў Беларусі адбываюцца на фоне міжнародных драматычных падзеяў. Перад новым годам разгарэлася вайна на Блізкім Усходзе, развязаная кліентам Москвы тэарыстычнай арганізацыяй Хамас. Москва меркавала, што такім чынам увага міжнароднай супольнасці будзе занята выключна гэтай вайной, і 1 студзеня распачала маштабную правакацыю супраць Украіны. Маскоўская дыпламатыя і пропаганда паспрабавалі выставіць Украіну ў якасці вінаватага і першапрычыны газавага крызісу. Але імпэрцы пралічыліся. Захаднія грамадзтвы і палітычнае кіраўніцтва дэмакратычных краінаў у асноўным адэкватна ацанілі хактарты і прычыны канфлікту. Украіна не парушала дамоўленасцю па транзіту газа, не крала газ, накіраваны на Заходнюю Эўропу. Менавіта Москва прымяніла ўсе тэхнічныя магчымасці дзеля таго, каб пакінуць без паліва пасярод людзей зімы Украіну і шэраг эўрапейскіх краінаў. Але правакацыя з грукатамі правалілася. У шэрагу краінаў (нават у тых традыцыйна праразейскіх, як Сэрбія і Баўгарыя) людзі паліяць на вуліцах расейскія сцягі, а дэзырентае кіраўніцтва актыўна шукае альтэрнатыўныя крыніцы энэргазабесьпячэння. Расея рызыкую застасцца без пакупнікоў сваіх энэрганосібітаў.

Нумар аддрукаваны пры падтрымкы беларускай фундацыі імя Рамуальда Траўгута.

Ёсьць яшчэ адзін аспект газавай маскоўскай правакацыі. Крэмль паспрабаваў арганізаць маштабныя бунты ва ўсходніх вобласцях Украіны, якія павінны былі замярзць ва ўмовах расейскай газавай блакады. Але адэкватныя дзеяньні кіраўніцтва і тэхнічных службай Украіны сарвалі і гэты плян. Кіеў забяспечыў усю краіну палівам з рэзэрвовых сковішчаў. Москва мела значна шырэйшы плян па дэстабілізацыі становішча ў постсавецкіх краінах. У абмежаваных маштабах Крамлю ўдалося арганізаць антыдэзырентаваныя выступы і пагромы ў Рызе і Вільні, але і там плян Москвы праваліўся. Ганебным чынам Москва праз свой васальны рэжым у Менску

робіць нашу Беларусь закладнікам гэтай агрэсіўнай палітыкі, накіраванай супраць наших суседзяў. Менавіта транзіт газа праз тэрыторыю Беларусі выкарстоўваўся Москвой у якасці мэтаду ціску на Украіну і іншыя дэзырваты. Толькі выйсце з-пад каланіяльнай залежнасці ад Рәсей дазволіць нашай краіне вызваліцца ад гэтай ганебнай ролі. Нам неабходна гуртаваць здаровыя сілы беларускага грамадзтва на супраціў гэтай антынацыянальнай палітыкі.

Выступілі таксама сябры Сойму з розных рэгіёнаў краіны. Яны распавялі аб выніках злачынных дзеяньняў антыбеларускага рэжыму. Паўсюль беларусы перажылі моцны шок пасля фінансавага абвалу, наладжанага рэжымам 2

студзеня. Многія людзі агаломшаны і дэзырентаваны, ня ведаюць, што рабіць. Неабходна даць грамадзтву ясную праграму пааратунку нашай нацыянальнай маёмы, нашай Дэзыравані, забесьпичэння нармальнай чалавечай будучыні для нашых дзяцей. Дзейніцаў неабходна хутка і адэкватна. Надта вялікая пагроза насынулася на нашу Беларусь. Трэба адбівацца ад імпэрскай Москвы так, як наш народ здолеў зрабіць гэта ў 1991 і 1996 гадах.

Сойм аблеркаў і прыняў пастанову „Аб разгортванні крызісу і пакіданні пасады А. Лукашэнкі” (публікуеца).

### **Інфармацыйная камісія Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніне” і Кансерватыўна-Хрысціянскай Партыі – БНФ. (В. Буйвал).**

18 студзеня 2009 г.

#### **З ІМЕСТ**

1. 3. Пазняк. Рыхтуемся да разъвіцця падзеяў .....	1
2. 3. Пазняк. Лукашэнка павінен зыйсці .....	3
3. 3. Пазняк. Народны выхад з крызісу – ліквідацыя рэжыму .....	4
4. 3. Пазняк. Выход з крызісу .....	5
5. 3. Пазняк. Крызіс як магчымасць пераменаў .....	6
6. 2. Буйвал. Сакавіцкі Сойм .....	7
7. Янка Базыль. Расейскія справы .....	7
8. Аб фінансава-еканамічным крызісе ў Беларусі .....	8
9. Аб разгортванні крызісу і пакіданні пасады А. Лукашэнкі .....	8
10. Аб антынацыянальных пагадненнях і незаконных дзеяньнях нелегітимнага кіраўніка выканавчай улады ў Беларусь .....	8
11. Янка Базыль. Падарунак людзям, якія жывуць „абы вайны не было” .....	8
12. Святкаванне Дня Волі ў Менску і ў Віцебску .....	9
13. Рэпрэсіі рэжыму за абарону роднай мовы .....	10
14. Янка Базыль. Якія экспрызменты правадзязца над малымі беларусамі .....	10
15. Янка Базыль. Набегі на ўсходній мяжы .....	11
16. 3. Пазняк. Мощнае дрэва альбо слова здзічнасці .....	11
17. 3. Пазняк. Цікі час .....	12
18. 3. Пазняк. Панаванье цемры .....	13
19. „Пакупісце рэжым Лукашэнкі, нікай лібералізацыі ня будзе” .....	14
20. Янка Базыль. Разбурылі книжную культуру .....	15
21. Названыя імёны курапацкіх вандаў .....	15
22. Юрка Марозаў. Пагромышчы культуры .....	15
23. В. Буйвал. Студзенскі Сойм .....	15



Гародня. Цэнтральная плошча.

(фото А. Фругікова)

## **Беларускія Ведамасці**

Беларускае выданыне

У супрацоўніцтве зь Беларускім Выдавецтвам Таварыствам ў Амэрыцы

Рэдакцыйныя: Зянін Пазняк, Галіна Палачаніна

Адрас рэдакцыі: 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127

тэл./факс: (+48 22) 628 76 73